Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

Пролетарыі ўсіх краін, злучайцеся!

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 181 (5014)
жніўня
16
чацвер
1934 г.
год выдання XVII

АРШАНШЧЫНА ВЫКАНАЛА ГАДАВЫ ПЛАН АБАВЯЗКОВЫХ ЗЕРНАПАСТАВАК

ЦК КП(б)Б—т. Гікало, СНК БССР—т. Галадзеду, Упоўкамзаг—тав. Гваздзеўкаму, рэдакцыі „Звязды"

ОРША. (ПА ТЭЛЕГРАФУ). 14 ЖНІЎНЯ НА 66 ДЗЁН РАНЕЙ МІНУЛАГА ГОДА АРШАНСКІ РАЁН ЗАВЯРШЫЎ ВЫКАНАННЕ ГАДАВОГА ПЛАНА АБАВЯЗКОВЫХ ПАСТАВАК ЗБОЖЖА КАЛГАСНА-СЯЛЯНСКІМ СЕКТАРАМ. ЗБОЖЖА ЗДАНА ДОБРАЙ ЯКАСЦІ (ВІЛЬГОТНАСЦЬ ДА 16 ПРОЦ. ЗАСМЕЧАНАСЦЬ 3.5 ПРОЦ.). ВЯДЗЕМ БАРАЦЬБУ ЗА ХУТЧЭЙШАЕ ЗАВЯРШЭННЕ ПЛАНА СОЎГАСАМІ, НАТУРАПЛАТЫ.

РАЙКОМ КП(б)Б—СОСКІН.
РАЙВЫКАНКОМ—МІЦЬКОЎ.
РАЙУПОЎКАМЗАГ—КРЫШКІЯН.

ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ СЫТУЮ ЗІМОЎКУ ЖЫВЁЛЫ

Стварэнне моцнай кармовай базы з'яўляецца неадрыўнай часткай выканання плана развіцця жывёлагадоўлі.

Па прыкладу дзяржаўнага пасеўнага плана пленумы ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б прапанавалі скласці планы вытворчасці кармоў з давядзеннем іх да соўгасаў, калгасаў і сельсоветаў.

Партыя і ўрад прымаюць усе меры для таго, каб павялічыць кармовыя рэсурсы жывёлагадоўлі. Акрамя павелічэння вытворчасці моцных кармоў, пленум прадугледзіў, «для павышэння кармовых рэсурсаў калгасаў калгасных таварных ферм на зіму 1934-35 гг., вызваліць у 1934 годзе калгасы, якія маюць жывёлагадоўчыя фермы ад абавязковых паставак зярна з плошчы 1.8 гектара і бульбы з плошчы 200 тысяч гектараў».

Жывёлагадоўчыя соўгасы БССР дзяржава вызваліла ад абавязковых паставак на 1934 год на плошчы ў 102 тысячы гектараў. Гэта велізарнейшая дапамога дзяржавы павінна быць скарыстана для таго, каб яшчэ лепш арганізаваць актыўнасць мас калгаснікаў і працоўных аднаасобнікаў на барацьбу за поўнае забеспячэнне жывёлы кармамі.

Той факт, што такія раёны, як ЧЭРЫКАЎСКІ, ЖЫТКАВІЦКІ, ЛЮБАНЬСКІ, ТУРАЎСКІ, ПРАПОЙСКІ і інш. УЖО ВЫКАНАЛІ АД 80 ДА 90 ПРОЦ. ГАДАВОГА ПЛАНА сіласавання, сведчыць аб тых неабмежаваных магчымасцях, якія маюць усе раёны БССР для стварэння кармовай базы.

Аднак, нельга сказаць, каб гэтыя магчымасці належным чынам скарыстоўваліся, каб кіраўнікі ўсіх раёнаў зразумелі тую велізарнейшую адказнасць за забеспячэнне сытай зімоўкі для жывёлы, якая на іх ускладаецца.

Толькі гэтым тлумачыцца той велізарнейшы прарыў, які мы маем па выкананню плана сіласавання. У такіх раёнах, як КАПЫЛЬСКІ, НАРАЎЛЯНСКІ, СМАЛЯВІЦКІ, БАРЫСАЎСКІ і інш. ТЫСЯЧЫ ТОН КАШТОЎНЕЙШАЙ СІЛОСНАЙ СЫРАВІНЫ ЗНІШЧАНЫ, ПЛАН СІЛАСАВАННЯ ПАД ЯЎНАЙ ПАГРОЗАЙ ЗРЫВУ.

Асобныя раёны (Барысаўскі і іншыя) імкнуцца прыкрыць сваю бяздзейнасць спасыланнем на нерэальнасць плана. Кіраўніцтва райземаддзела замест таго, каб АРГАНІЗАВАЦЬ сіласаванне ў калгасах, стала на антыдзяржаўны шлях, знізіўшы план Наркамзема на 200 тон. Гэта, безумоўна, было скарыстана антыкалгаснымі элементамі для зрыву плана сіласавання.

Недаацэнка гэтай важнейшай справы прывяла да таго, што ў МНОГІХ РАЁНАХ РАЙКОМЫ ПЕРАДАРУЧЫЛІ гэты адказнейшы ўчастак работы намеснікам начальнікаў райземаддзела па жывёлагадоўлі, абмяжоўваючыся роляй староннiх наглядальнікаў.

Калі ў планаванні развіцця жывёлагадоўлі ў большасці раёнаў праведзена значная работа, ДЫК ПЛАНАВАННЕ КАРМОВАЙ БАЗЫ, як правіла, яшчэ ігнаруецца. Гэта справа пакуль яшчэ пушчана на самацёк. У выніку большасць калгасаў, якія нават маюць планы разгортвання жывёлагадоўлі, не маюць планаў стварэння кармовай базы.

Будзе простым злачынствам, калі мы дапусцім паўтарэнне памылак мінулага года, калі аб недахопе кармоў даведваліся ў сярэдзіне або ў канцы зімы.

Зараз літаральна кожны дзень рашае поспех выканання плана стварэння кармовай базы. Першая задача—неадкладна давесці кармовы план да кожнага калгаса і сельсовета, выходзячы з плана разгортвання жывёлагадоўлі як на фермах, так і ў карыстанні калгаснікаў.

На выкананне гэтага плана павінна быць мабілізавана ўся актыўнасць калгаснай масы.

ДАВЕДЗЕНЫ КАРМОВЫ ПЛАН З'ЯЎЛЯЕЦЦА ДЗЯРЖАЎНЫМ ЗАДАННЕМ. ТАМУ Ў ПЕРШУЮ ЧАРГУ ПАВІНЕН БЫЦЬ ВЫКАНАН ПЛАН СІЛАСАВАННЯ. НІ КАЛІВА БУЛЬБОЎНІКА, ГАРОДНЯГА БАЦВІННЯ НЕ ПАВІННА АСТАЦЦА НЕ СКАРЫСТАНЫМ. У масавым маштабе трэба неадкладна разгарнуць касьбу балотнай асакі для сіласу.

Даволі значнай крыніцай дадатковых кармовых рэсурсаў з'яўляецца сяўба пажніўных культур на кармы.

У бягучым годзе мы маем асабліва спрыяючыя ўмовы для паспяховага правядзення гэтага каштоўнейшага мерапрыемства. Ранняя веснавая сяўба і ранняя ўборка даюць магчымасць ужо зараз прыступіць да пасеву пажніўных культур.

Што сеяць? І авёс, і ячмень, і грэчку, і віку, і караняплоды можна і неабходна сеяць як пажніўныя культуры. План пасеву пажніўных у колькасці 20 тысяч гектараў павінен быць ва што-б там ні стала выканан.

Другі ўкос з'яўляецца магутнай крыніцай папаўнення кармовага балансу. Зараз-жа трэба вызначыць плошчы, на якіх будзе рабіцца другі ўкос. Пакінуць на лугах хоць-бы адзін кілограм сена—злачынства. Малейшы самацёк тут можа пагубіць усю справу. Да кожнага ўчастка зараз-жа павінны быць прымацаваны пастаянныя звенні. Усе касілкі павінны быць пушчаны на поўны ход.

Няма зараз больш адказнай работы для райкомаў партыі, райвыканкомаў і палітаддзелаў МТС, як забеспячэнне сытай зімоўкі для жывёлы. Па тым, як будзе выканана гэта задача, партыя будзе судзіць, наколькі тая ці іншая партыйная арганізацыя не на словах, а на справе змагаецца за выкананне дырэктыў пленумаў ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б і ўказанняў таварыша СТАЛІНА аб разгортванні жывёлагадоўлі.

АБ ІНДЫВІДУАЛЬНАЙ ЗДЗЕЛЬШЧЫНЕ І ЗАМОЖНЫМ ПРАЦА КІ

— Калі пачыналі мы ўборку, то ўвялі групавую здзельшчыну, — паведамляе брыгадзір тав. **Пелікаў.** Спачатку справа ішла нядрэнна. Як правіла, жнеі зжыналі ў дзень па 0,10 — 0,12 гектара. Аднак, доўга так не працягвалася: заўважылі калгасніцы, што некаторыя спадзяюцца на роўную долю ў звяне і несваечасова прыходзяць на работу. Тады і пачалі мяне штурмаваць: «Улічвай нам кожнай паасобку».

Прыйшлося згадзіцца. Праўда, работы прыбавілася ўтрая, але затое вынікі атрымаліся іншыя. Лепшыя ўдарніцы — **А. Рыхнова, Ф. Кароткіна, М. Пралетык і М. Пахомава** — пачалі зжынаць па 0,17 гектара ў дзень.

— Вечарам, — усміхаецца брыгадзір, — спаць не даюць: «Ці многа я вырабіла?.. А хто больш?» і калі хто вырабіў менш — на другі дзень раней устане і дагоніць суседку...

Такія вынікі дала індывідуальная здзельшчына ў калгасе «Ўдарнік», Грэбянёўскага сельсовета, Тоны Магілеўскай МТС. Да 7 жніўня закончылі тут жніво збожжа. На 6 жніўня з 70 зжатых гектараў 55 было звезена і 13 абмалочана. 6 жніўня калгас здаў 105 пудоў збожжа дзяржаве, мяркуючы праз некалькі дзён разлічыцца поўнасцю.

Чаму-ж калгаснікі і калгасніцы так энергічна патрабавалі індывідуальнай здзельшчыны і так шчыра ўзяліся за работу?

Таму, што яны добра ведаюць перспектывы свайго калгаса. Яны амаль дакладна падлічылі рэзультаты сельскагаспадарчага года.

У мінулым годзе на адзін працадзень прыпадала 4.100 грамаў збожжа і 11 кгр. бульбы.

А сёлета?

Ячмень з аднаго гектара даў 17 цэнтнераў, жыта 13, авёс 12, а пшаніца 11. Калгас збярэ не менш 128.200 кгр. збожжа. Дзяржаве і МТС трэба будзе здаць 16 тон, 25 тон пакінуць на насенне і страхавы фонд, на корм і грамадскае харчаванне не менш 10 тон —усяго 51 тона. А для размеркавання на працадні астаецца больш 75 тон.

Па ўсяму відаць, што да канца года ў калгасе будзе не менш 15.200 працадзён. Значыць, на адзін працадзень прыпадзе не менш 5 кгр.

А гэта азначае, што сем'і калгаснікаў-ударнікаў — **Н. Пахомава, А. Кароткіна** і інш. — атрымаюць па 4-5 тоны хлеба ды бульбы па 12-15 тон. І як успомняць калгаснікі былое жыццё падлічаць, што з 3-4 гектараў у тых-жа сем'ях можна было атрымаць пры самым лепшым ураджаі на свае патрэбы не больш 2-2,5 тон, то і калгаснае становіцца сваім, родным, і праца кіпіць, як ніколі.

В. Д.

Магілёў.

СОЎГАС „ДРЫБІН" АШУКВАЕ ДЗЯРЖАВУ

Соўгас **«Дрыбін»** (дырэктар **Белсун**), Горацкага раёна, павінен здаць дзяржаве 45 тон збожжа плюс 16 тон насеннай пазыкі. За поўкілометра ад соўгаса знаходзіцца прыёмачны пункт **дрыбінскага леспрамгаса**. Аднак соўгас возіць зярно **расняжскаму бровару** Мсціслаўскага раёна, на адлегласці 12 кілометраў.

Чаму такая прыткасць? Аказваецца, што соўгас возіць бровару збожжа **павышанай вільготнасці** (звыш 19 проц.), пры чым здаецца чыстагатунковае зярно, якое можна і трэба было скарыстаць на насенне.

Іншымі словамі, кіраўніцтва соўгаса «Дрыбін» свядома ашуквае дзяржаву, здаючы на бровар вільготнае збожжа і насенны матэрыял.

М.

РАШУЧАЯ БАРАЦЬБА З АНТЫДЗЯРЖАЎНЫМІ ТЭНДЭНЦЫЯМІ РАШАЕ ПОСПЕХ ХЛЕБАЗАГАТОВАК

ТАЛАЧЫН

КАЛІ Ў ТАЛАЧЫНЕ РАЗГОРНЕЦЦА БАРАЦЬБА З АНТЫДЗЯРЖАЎНЫМІ ТЭНДЭНЦЫЯМІ?

За ганебны зрыў зернапаставак Талачынскі раён занесен на чорную дошку. У гэты-ж самы час суседні раён — Аршанскі за ўдарнае правядзенне зернапаставак атрымаў пераходны сцяг ЦК КП(б)Б і СНК.

Няма чаго даказваць, што ўмовы работы ў гэтых раёнах аднолькавыя. А вось вынікі зусім розныя. У чым-жа справа?

Розніца, аказваецца, толькі ў метадах работы. У Талачыне, напрыклад, лічаць, што выкананне зернапаставак — не першачарговая задача і што з гэтай справай можна пачакаць.

Таму не дзіва, што калгас «Чырвоны барацьбіт» з 500 пудоў намалочанага жыта здаў дзяржаве толькі 25 пудоў. Затое значная частка намалочанага раздана калгаснікам на працадні. У **Плоскім** сельсовеце няма ніводнага калгаса які-б па-сапраўднаму прыступіў да зернапаставак, а ў той-жа час дзесяткі цэнтнераў зярна раздаюць на працадні.

Старшыня **калгаса «1 мая» Красоўскі разам з рахункаводам з першага-ж абмалоту павезлі на продаж жыта.**

Такія антыдзяржаўныя дзеянні калгасаў у Талачыне — масавая з'ява. **І гэта — асноўная прычына зрыву зернапаставак па раёну.**

Чыкун.

РАГАЧОЎ

КУЛАЦКІЯ „АВАНСЫ"

У калгасе **Дуброва,** Азеранскага сельсовета, Рагачоўскага раёна, **дапускаюцца грубейшыя скажэнні пры авансаванні калгаснікаў.**

Старшыня і ён-жа парторганізатар калгаса Дуброва **Міхалішын** свядома праводзіць кулацкую справу. Гэты кулацкі агент **разбазарвае хлеб новага ўраджаю, ашуквае дзяржаву.**

Некалькі фактаў.

25 ліпеня праўленне калгаса выпісвае 239 кгр. жыта з новага ўраджаю. Жыта накіроўваецца на млын для памолу, каб выдаць авансы мукой.

І гэта робіцца ў той час, калі калгас **зусім не прыступіў** да хлебаздачы па цвёрдых зернапастаўках і па натураплаце.

Міхалішын на гэтым не спыняецца. 27 ліпеня на млын накіроўваецца яшчэ 400 кгр. жыта. Як толькі мука была дастаўлена з млына ў калгас неадкладна складаецца ведамасць на 376 кгр. мукі. Гэту муку тут-жа раздаюць калгаснікам пад распіску (па 10-16 кілограмаў).

5 жніўня Міхалішын выдае на авансы 4100 кілограмаў жыта. Каб прыкрыць свае махінацыі гэты кулацкі прыхвасцень заяўляе, што жыта сырое, яго нельга здаваць ні па пастаўках, ні па натураплаце.

Характэрна, што Міхалішын пры выдачы авансаў, **насаджае кулацкую ўраўнілаўку, заахвочвае яўных лодыраў і прагульшчыкаў.** Авансы атрымалі і тыя, хто да першага чэрвеня не меў ні аднаго працадня.

Кулацкі агент, перараджэнец Міхалішын усякім спосабам імкнецца пажывіцца калгасным дабром. Ён выдумаў і стварыў асобны «фонд для прыязджаючых з розных устаноў». «Фонд» складаецца з 64 кгр. жыта і 192 кгр. бульбы. І вось з гэтага «фонда» Міхалішын ужо ўхітрыўся атрымаць 32 кгр. жыта.

Можна ўказаць яшчэ рад фактаў. Можна расказаць як Міхалішын разбазарвае калгасныя сенажаці, як зрывае абмалот.

Усё гэта толькі дапоўніць характарыстыку яго, як махровага кулацкага агента.

КАЧАНОЎСКІ.

Нам. нач. палітаддзела Рагачоўскай МТС.

ЗАСЛАЎЕ

ПАД ПАСЕЎ АЗІМЫХ ПАДРЫХТАВАНА 70 ГЕКТАРАЎ

Соўгас **«Беларусь»,** Заслаўскага раёна, поўнасцю ўбраў зернавыя без малейшых страт. На полі не пакінута і каласка. **Ад падбору калосся соўгас атрымаў 160 пудоў добрага збожжа.**

Здачу хлеба дзяржаве соўгас пачаў з першых дзён малацьбы. Гадавы план паставак жыта выканан поўнасцю.

Зараз у соўгасе ідзе падрыхтоўка да асенняй сяўбы.

Пад пасеў азімых падрыхтавана 70 гектараў. Сяўбу соўгас правядзе за восем дзён.

Я. Залескі.

НАРОЎЛЯ

БАЛБАТАЛІ АБ ДЭЗІНФЕКЦЫІ, А СКЛАДЫ ЗАРАЖАНЫ КЛЯШЧОМ

(АД КАРЭСПАНДЭНТА «ЗВЯЗДЫ»)

У другой палове ліпеня «Звязда» сігналізавала аб заражанасці зярна кляшчом на складзе Мазырскай канторы Загатзярно. Гэты сігнал не паслужыў урокам для многіх раёнаў БССР.

У суседнім Нараўлянскім раёне аб барацьбе з кляшчом ніхто і не падумаў.

Паступаючае на склады зярно ад калгасаў і аднаасобнікаў не правяралася. Не правераны былі і самі склады. У рэзультаце ўвесь прыняты хлеб у колькасці 100 тон аказаўся заражаным кляшчом.

Райком партыі і райвыканком у сваёй пастанове ад 2 жніўня праканстатавалі факт заражанасці зярна, прапанавалі загатоўчым арганізацыям пераверыць і перасушыць прынятае зярно, зрабіць паўторную дэзінфекцыю складаў і гэтым абмежаваліся. Ніхто да адказнасці не прыцягнут.

І гэта ў той час, калі віна загатоўчых арганізацый відавочна. Той факт, што другі склад, у якім зярна яшчэ няма, таксама заражан кляшчом 2-ой ступені, сведчыць аб нядобраякаснай, а мабыць і шкоднай дэзінфекцыі. Вінаваты загатоўчыя арганізацыі і ў тым, што ні ў аднаго прыёмшчыка не было (ды і зараз няма) лупы, праз якую можна было-б праверыць зярно на заражонасць. А ў мясцовай кнігарні было шмат луп.

Вінаваты не толькі загатоўчыя арганізацыі. Райземаддзел аб дэзінфекцыі калгасных свірнаў гаварыў шмат. Справа-ж далей балбатні не пашла. Людзі на месца для праверкі свірнаў не былі пасланы. У рэзультаце ў большасці калгасаў свірны засталіся не прадэзінфектаванымі і ў іх зараз ссыпаць новы ўраджай нельга.

Р.

АД РЭДАКЦЫІ:

«Звязда» чакае ад НАРАЎЛЯНСКАГА райпракурора тэрміновага паведамлення аб прыцягненні да адказнасці вінаватых у заражэнні зярна кляшчом.

ПЛАН ЗЕРНАПАСТАВАК ВЫКАНАН НА 100 ПРОЦ.

ЛЮБАНЬ, 15 (Па тэлеграфу).

Калгасы Любаньскай МТС 15 жніўня план абавязковых зернапаставак дзяржаве выканалі на 100 проц.

Нач. палітаддзела **КУРКЕВІЧ**

ПІОНЕРСКІ ЧЫРВОНЫ АБОЗ

12 ЖНІЎНЯ ПАЛІТАДДЗЕЛАМ ПУХАВІЦКАЙ МТС РАЗАМ З ПІОНЕР-ЛАГЕРАМ БЫЎ АРГАНІЗАВАН ЧЫРВОНЫ АБОЗ СА ЗБОЖЖАМ, ЯКОЕ БЫЛО НАМАЛОЧАНА З КАЛАСОЎ, САБРАНЫХ ДЗЯЦЬМІ КАЛГАСНІКАЎ І ПІОНЕРАМІ ЛАГЕРА. УСЯГО ЗДАНА ДЗЯРЖАВЕ 2.906 КІЛОГРАМ ВЫСОКАЯКАСНАГА ЗЯРНА.

НАЧАЛЬНІК ПАЛІТАДДЗЕЛА КЛЫС
ПОМ. НАЧ. ПАЛІТАДДЗЕЛА ЛЕВІЦКІ
НАЧ. ЛАГЕРА РОЗЕНГАЎЗ.

МСЦІСЛАЎЛЬ

ЖУЛІКІ І САБАТАЖНІКІ Ў СОЎГАСЕ „ЛЮТНЯ-БОБРЫКІ"

Соўгас **«Лютня-Бобрыкі»** (Мсціслаўскі раён) намалаціў 18 тон збожжа. Дзяржаве-ж не здана ні грама.

Дырэктар соўгаса **Масяк** замест выканання абавязковых паставак дзяржаве займаецца разбазарваннем сельска-гаспадарчых прадуктаў. **З ранняга пасеву бульбы дзяржаве не здана ніводнага кіло, а на рынку прадана 60 пудоў.**

У соўгасе разбазарваюцца кармы. **Масяк** прадаў 16 га лугу, з 5 га вікі і 130 пудоў клеверу. Не засіласавана ніводнага грама. Жывёла на зіму асталася без корму.

У калгасе 78 калод пчол, ад якіх атрымана 400 кіло мёду, а дзяржаве не здана ні аднаго кіло. Увесь мёд раздзелен паміж сабой: Дырэктар Масяк узяў сабе 15 кіло, старшыня рабачкома **Пятроўскі** — 10 кіло, тэхдырэктар, садавод і пчалавод — па 15 кіло, і каб было «ціха» дырэктар даў некаторым рабочым па 200 грам мёду.

У соўгасе сістэматычна займаюцца ашукваннем рабочых. Рабочага **Качуру** аблічылі на 40 руб., **Янчанку** — на 43 руб.

Антыдзяржаўным тэндэнцыям не даецца адпору. Жулікі і сабатажнікі ў соўгасе «Лютня-Бобрыкі» арудуюць беспакарана.

КАГАН.

ХРОНІКА АЗІМАЙ СЯЎБЫ

НЕ ДАВЯЛІ ПЛАНАЎ СЯЎБЫ

ТАЛАЧЫН. (Карэсп. «Звязды»). З 15 жніўня павінна пачацца масавая сяўба азімых культур. Аднак, яшчэ да сёнешняга дня калгасы і аднаасобнікі не атрымалі планаў. Гэта самым шкодным чынам адбіваецца на ходзе падрыхтоўкі да сяўбы.

Старшыня калгаса імя **Будзённага,** Нова-Сельскага сельсовета, тав. Баразна, не ведае з чаго пачаць падрыхтоўку да сяўбы. Трэба вывазіць гной і ўзнімаць глебу як пад жыта, так і пад пшаніцу. МТС ніякага ўказання гэтаму калгасу не дала аб пачатку сяўбы.

І так па ўсяму раёну. Калгасы чакаюць, пакуль будуць даведзены планы і ніякай падрыхтоўкі не праводзяць.

З ФРОНТА ХЛЕБАПАСТАВАК

◆ **ГОМЕЛЬ.** Калгаснікі і аднаасобнікі перадавога **Прудкоўскага** сельсовета першымі ў раёне разлічыліся з дзяржавай.

Па раёну рад перадавых калгасаў імя **Леніна, «Інтэрнацыянал», «Чырвоны працаўнік», «Шлях да соцыялізма», «Чырвоны хлебароб»** і імя **Сталіна** таксама выканалі план хлебапаставак і ўнеслі авансы натураплаты за работу МТС.

ПАЛЯШЧУК.

◆ **БАНОНЬ.** Соўгас імя **Гікало** поўнасцю выканаў гадавы план хлебапаставак. Здана дзяржаве 383 цэнтн. высокаякаснага зярна.

Дырэктар соўгаса КВАЛЕНКА.
Нач. палітаддзела МАХЕЕЎ.

◆ **ОРША.** Свінасоўгас **«Комсомольская правда»** 5 жніўня выканаў гадавы план хлебаздачы на 100 проц.

Дырэктар соўгаса МОСІН.
Начальнік палітаддзела ТАКЕРО.

◆ **ГОМЕЛЬ.** Соўгасы Гомельскага малакотрэста 11 жніўня выканалі жнівеньскі план хлебапаставак дзяржаве. Здана 50 проц. гадавога плана пшаніцы і жыта. Соўгасы змагаюцца за датэрміновае выкананне гадавога плана.

Дырэктар трэста ЛАШКЕВІЧ.

ЗА РУБЯЖОМ

„ПАЛІТЫЧНАЕ ЗАВЯШЧАННЕ" ГІНДЭНБУРГА

БЕРЛІН, 15 жніўня. (БЕЛТА). Германскае інфармацыйнае бюро апублікавала «Палітычнае завяшчанне» **Гіндэнбурга.** Па словах інфармацыйнага бюро, гэта завяшчанне было ўчора па даручэнню сына Гіндэнбурга ўручана **Гітлеру** быўшым віцэ-канцлерам **Папенам,** пры чым сам Папен па даручэнню Гітлера перадаў завяшчанне для апублікавання.

Завяшчанне адрасавана «германскаму народу і яго канцлеру» і датавана 11 мая 1934 г. Завяшчанне пачынаецца доўгай вытрымкай з адозвы Гіндэнбурга да «германскага народу» ў 1919 г., у якім Гіндэнбург адкрыта падкрэслівае свае манархічныя перакананні.

Спыняючыся на апошнім перыядзе сваёй дзейнасці, Гіндэнбург піша: «Апошні адрэзак майго жыцця быў адначасова самым цяжкім для мяне адрэзкам. Я лічыў сваім абавязкам весці краіну праз нізіны знешняга прыгнечання і ўнутранай нужды да таго часу, пакуль не праб'е гэты час. Сімвалам і цвёрдай апорай гэтага павінен быў быць захавальнік дзяржавы—рэйхсвер.

У канцы «завяшчання» Гіндэнбург выказвае задаваленне адносна таго, што ён дажыў **«да гадзіны новага ўмацавання Германіі».** У заключэнні Гіндэнбург піша: «Мой канцлер Адольф Гітлер і яго рух зрабілі рашаючы крок гістарычнага значэння ў напрамку да вялікай мэты... Ведаючы, што яшчэ многае павінна быць зроблена, я ад усяго сэрца жадаю, каб за актам нацыянальнага ўздыму і народнага згуртавання паследваў акт прымірэння, якім будзе ахоплена ўся германская бацькаўшчына».

Заканчваецца «завяшчанне» выражэннем «цвёрдай надзеі» на аднаўленне манархіі. «Я ўпэўнен», піша Гіндэнбург, «што тое, да чаго я імкнуўся ў 1919 годзе і што, паступова выспяваючы, прывяло да 30 студзеня 1933 года, даспее да поўнага ажыццяўлення і выканання гістарычнай місіі нашага народа».

ШПІЯНАЖ ГЕРМАНСКІХ ФАШЫСТАЎ У СААРЫ

БЕРЛІН, 15 жніўня. (БЕЛТА). Германскі друк з крайняй нервознасцю паведамляе аб тым, што старшыня Саарскай урадавай камісіі **Нокс** звярнуўся да Лігі нацый з патрабаваннем санкцыянаваць неадкладна папаўненне саарскай паліцыі замежнымі сіламі. У сваім пісьме генеральнаму сакратару Лігі нацый Нокс падкрэслівае, што ў сувязі з цэлым радам падзей, цяперашнія паліцэйскія сілы ў Саарскай вобласці недастатковы, што акрамя таго вобыск у памяшканнях так званага «германскага фронта» выявіў сувязь гэтай нацыянал-соцыялісцкай арганізацыі з чыноўнікамі саарскай паліцыі і адначасова з пэўнымі германскімі органамі, што акрамя ўсяго гэтага «германскі фронт», а таксама германскія радыёстанцыі па-ранейшаму вядуць агітацыю сярод саарскага насельніцтва. Асаблівай увагі заслугоўваюць выкладзеныя Ноксам даныя аб дзейнасці «германскага фронта». Са знойдзеных пры вобыску ў памяшканнях «германскага фронта» дакументаў выяснілася, што, напрыклад, аддзел «працоўнай павіннасці» і «германскага фронта» знаходзіўся ў сувязі з упраўленнем германскай тайнай палітычнай паліцыі ў Трыры і што гэты аддзел сістэматычна займаўся шпіянажам, канцэнтраваўшы сваю ўвагу на саарскай урадавай камісіі, палітычных партыях і палітычных эмігрантах. Акрамя таго ўстаноўлена, што «германскі фронт» канспіратыўна арганізоўваў вулічныя выступленні супроць мерапрыемстваў саарскага ўрада і т. д.

Наколькі непрыемны ўсе гэтыя разаблачэнні для Германіі, відаць з таго, што германскае інфармацыйнае бюро ва ўвазе да пісьма Нокса сцвярджае, што знойдзеныя пры вобыску ў «германскім фронце» матэрыялы не маюць, моў, ніякіх адносін да пытання аб саарскай паліцыі. Паведамленне агенцтва мае далей выпад супроць Нокса за тое, што ён не папаўняе саарскай паліцыі жыхарамі Саарскай вобласці, а замест гэтага хоча ўмацніць паліцыю чужаземцамі.

«Берлінер берзен цэйтунг» у загалоўку да паведамлення аб пісьме Нокса пагражаючы называе патрабаванне Нокса правакацыйным.

МАНАРХІСЦКАЯ ПРАПАГАНДА Ў АЎСТРЫІ І ВЕНГРЫІ

ВЕНА, 14 жніўня. (БЕЛТА). У сувязі з заявай Штарэмберга прадстаўнікам французскага друку, што «рэстаўрацыя Габсбургаў неактуальна», але што «дзевяноста працэнтаў аўстрыйскага насельніцтва аддасць перавагу рэстаўрацыі, чым панаванню нацыянал-соцыялістаў», аўстрыйскі друк ажыўлена абгаварвае пытанне аб магчымасці рэстаўрацыі Габсбургскай манархіі. Адначасова значна ўзмацняецца манархісцкая прапаганда ў Аўстрыі. Орган аўстрыйскіх легітымістаў (прыхільнікаў манархіі) «Дэр эстэрэйхер» у апошнім нумары паведамляе, што ў многіх пунктах Аўстрыі выбралі Отто Габсбурга «ганаровым грамадзянінам», пры чым газета падае гэта, як свайго роду плебісцыт.

Адначасова з ажыўленнем дзейнасці легітымістаў, у Аўстрыі разгортваюць вялікую кампанію ў карысць рэстаўрацыі Габсбургскай манархіі і венгерскія легітымісты, якія арганізуюць сходы па ўсёй Венгрыі.

У мэтах устранення знешне-палітычных перашкод для рэстаўрацыі, венгерскія легітымісты патрабуюць, каб венгерскі ўрад зблізіўся з Францыяй. Кампанія легітымістаў у Аўстрыі і Венгрыі выклікае неспакой у краінах Малай Антанты. Бухарэсцкая «Лупта», падкрэсліваючы, што ў Аўстрыі вядзецца вялікая падрыхтоўчая работа для аднаўлення манархіі, указвае, што зварот Отто ў Аўстрыю—першы этап рэстаўрацыі. Газета паведамляе, што па думцы лонданскіх палітычных колаў, Отто паехаў у скандынаўскія краіны таму, што адтуль яму будзе больш выгадна кіраваць легітымісцкім рухам у Аўстрыі і падрыхтаваць манархісцкі путч.

Тая-ж газета ў перадавым напамінае рэзалюцыю краін Малай Антанты, у якой гаворыцца, што гэтыя краіны прымуць рэзкія палітычныя меры ў адказ на падрыхтоўку рэстаўрацыі.

НА МІЖНАРОДНАЙ РАБОЧАЙ СПАРТАКІЯДЗЕ

ПАРЫЖ, 14 жніўня. (БЕЛТА). Міжнародны злёт рабочых-фізкультурнікаў праходзіць з вялікім поспехам. Учора, не гледзячы на рабочы дзень, 6 тысяч працоўных прысутнічалі на стадыёне Першынг на футбольным спаборніцтве **СССР—Эльзас.** Спаборніцтва скончылася з вынікам 15 : 0 ў карысць СССР.

«Юманітэ», каментуючы рэзультаты спаборніцтва, падкрэслівае перавагу савецкіх фізкультурнікаў над спартсменамі капіталістычных краін, дзе толькі прафесіянальныя каманды паказваюць добрыя рэзультаты.

Сёння адбудзецца фінальнае спаборніцтва на сусветнае першынства пралетарскіх футбольных каманд паміж СССР і Нарвегіяй, а таксама розныя атлетычныя спаборніцтвы.

ЗМАГАЦЦА ЗА ДАЛЕЙШУЮ КАЛЕКТЫВІЗАЦЫІ

За апошні час у «Звяздзе» быў змешчан рад матэрыялаў, характарызуючых прычыны застою калектывізацыі па раду раёнаў нашай рэспублікі. Сёння мы публікуем яшчэ тры карэспандэнцыі, якія зноў-такі наглядна сведчаць аб тым, што асноўныя прычыны застою ў калектывізацыі: 1) адсутнасць арганізатарскай работы ў гэтым напрамку; 2) патуранне ў адносінах аднаасобнікаў, не выконваючых сваіх абавязацельстваў перад дзяржавай, перанясенне на калгасы ўсяго цяжару грамадскіх павіннасцей (лесазагатоўкі, дарожнае будаўніцтва і т. д.); 3) нячулыя адносіны да калгаснікаў; 4) неапошняй прычынай адсутнасці масавага прыліву ў калгасы па раду раёнаў з'яўляецца засмечанасць калгасаў кулацкімі і шкодніцкімі элементамі (Крупкі, Асвея).

На самой справе хіба на карысць калгаснаму руху ідуць такія факты, калі калгаснікам калгаса «Чырвоны клён» даюць аднолькавае заданне з аднаасобнікамі па вывазцы камення, у той час калі аднаасобнікаў на вёсцы ў два разы больш, калі калгасы, выконваючы план сеназагатовак бачаць, што побач аднаасобнікі да сеназдачы не прыступаюць і, наадварот, кожны дзень возяць сена на рынак (Крупкі); калі галавацяпы з Каханаўскага совета (Асвея) штогодна даюць магчымасць укрываць аднаасобнікам ад паставак значную частку сваіх пасеваў.

Або ці можам мы чакаць прыліву ў калгасы, дзе, як гэта мы бачым у калгасе «Ленінскі прызыў» (Горацкі раён), арудуе класавы вораг, адкуль можна пры маўклівым патуранні раённых арганізацый, якія не цікавяцца «дробязямі», выгнаць беспакарана чэснага калгасніка? Бо тав. Рэбаў — не толькі чэсны калгаснік, ён робіць гераічны паступак, за які іншыя калгаснікі другіх краёў атрымлівалі не раз вышэйшую ўзнагароду ад урада. А вось т. Рэбаў у Горацкім раёне не можа атрымаць страхоўкі за згарэўшую маемасць, не можа дабіцца аднаўлення ў калгасе. Мы не даб'емся масавага прыліву ў калгасы, пакуль партыйныя і совецкія арганізацыі не зразумеюць, што ЗА КОЖНЫ НОВЫ ПРОЦАНТ КАЛЕКТЫВІЗАЦЫІ ТРЭБА ЗМАГАЦЦА, ШТО ПРЫЛІЎ ТРЭБА АРГАНІЗАВАЦЬ. На днях мы перадавалі праз «Звязду» дасканалы вопыт работы з аднаасобнікам ПАРТОРГА СОРКІНА З ЦІШАЎСКАГА СОВЕТА, МАГІЛЕЎСКАГА РАЁНА. Метадам работы гэтага парторга маглі-б павучыцца не толькі многія раённыя, але і многія палітаддзельскія работнікі.

ЗА ШТО РЭБАВА ВЫКЛЮЧЫЛІ З КАЛГАСА

Да рэвалюцыі гаспадарка Рэбава была тыпічна бядняцкай. Ён меў 2,5 дзесяціны зямлі, коніка, кароўку. У 1929 годзе атрымаў яшчэ 5 гектараў зямлі. Гаспадарка стала серадняцкай.

У 1932 годзе Рэбаў уступіў у калгас **«Ленінскі прызыў»**, Пакупянскага сельсовета (Горацкі раён). Яго лічылі чалавекам чэсным і таму з першага дня прызначылі кладаўшчыком. Паколькі калгас невялічкі, Рэбава прызначылі і так званым калгасным гаспадарнікам.

Хутка Рэбаў заўважыў, што кіраўнікі калгаса штурхаюць яго на шлях злачынства, на разбазарванне калгаснай маемасці. То старшыня калгаса **Маліноўскі** (былы кандыдат партыі), то «актывіст» **Краўцоў** прыходзяць да яго і прапануюць:

— Рэбаў, пудзік збожжа трэба адпусціць.

— Рэбаў, ахапак сена дай.

— Рэбаў, дай таго, дай іншага.

На кампрамісы Рэбаў не пашоў, разбазарваць калгасную маемасць не стаў, начальству ў просьбах адказаў.

З гэтага і пачалося. Да Рэбава сталі прыдзірацца. У Рэбава была цёлка. Маліноўскі прапанаваў абагуліць. «Не абагуліш—прыедзем з старшынёй сельсовета і забярэм». Прышлося абагуліць «добраахвотна».

Цёлка аказалася тлустай.

Чаму тлустая цёлка? «Не інакш як таму, што гаспадар яе—кладаўшчык»,—рашыла начальства. Адзін «матыў» для выключэння знойдзен. Гэтага, аднак, было яшчэ мала. Начальства знайшло і другі «матыў». У Рэбава не была абагулена... дуга.

Старшыня калгаса Маліноўскі, «актывіст» Краўцоў (выхадзец з кулацкай сям'і), іх кампаньёны **Кухаравы і Старасціны** ад імя сходу калгаснікаў (калгаснікі былі супроць выключэння) выключылі Рэбава з калгаса.

Кідаўся Рэбаў у сельсовет, у райза—не дапамагло.

Каб канчаткова дабіць неразмоўнага Рэбава, кіраўнікі калгаса (Маліноўскі і Краўцоў) знайшлі «важкі» аргумент: «Рэбаў абкладаўся цвёрдым заданнем на здачу... свіненка». Чаму цвёрдае заданне толькі на адну свінню? А таму, што ў Рэбава іх было тры.

Калі Рэбаву прыпялі назву «цвёрдазаданнік», з ім зусім не сталі размаўляць, як з «класавым ворагам».

Так ішлі дні. Рэбаў прыстроіўся на работу вартаўніком базы соўгаса **«Дрыбін»**, што знаходзіцца на станцыі **Цёмны лес.** Тут Рэбаў яшчэ раз паказаў сваю чэснасць.

Хата Рэбава стаіць недалёка ад станцыі Цёмны лес. У ноч з 8 на 9 лютага Рэбаў, будучы на варце каля базы, убачыў свае будынкі ў агні. Ён не кінуў варту, не зышоў з паста, бо правільна рашыў: «А можа мяне хочуць адцягнуць ворагі ад базы і тут зрабіць злачынства».

Згарэла ў Рэбава пуня, карова, свіння. Ён астаўся на варце.

Хто ацаніў гэты гераічны паступак?—Ніхто. Толькі начальнік палітаддзела соўгаса «Дрыбін» тав. **Палонскі**, прыехаўшы ў красавіку, маральна падтрымаў Рэбава, ацаніўшы яго гераізм, па-чалавечаму пагаварыўшы з Рэбавым.

У раёне «ацанілі» гэты паступак па-свойму: Рэбаву не выдалі нават страхоўкі за згарэўшую маемасць. 7 раз ездзіў Рэбаў у Горкі, праездзіў страхоўку за пуню—і нічога не атрымаў. Усе надзеі страціў і рашыў замаўчаць.

Крыўдна стала Рэбаву. З калгаса выключылі беспадстаўна, за 112 працадзён нічога не далі, згарэла маемасць—страхоўкі не выплацілі. Праўда, у калгасе Рэбава ў апошні час аднавілі, але Рэбаў не вяртаецца назад, бо там сядзяць яшчэ Маліноўскія і Краўцовы, выключаныя з партыі, але ўсё-ж... «актывісты».

Рэбаў—не выключэнне. Такіх Рэбавых у Горацкім раёне шмат. Начальнік палітаддзела соўгаса «Дрыбін» т. Палонскі такіх Рэбавых налічвае добры дзесятак па аднаму Дрыбінскаму сельсовету.

Нячулыя адносіны да калгаснікаў, беспадстаўныя выключэнні з калгаса, патуранне аднаасобнікам (аднаасобнікі рэзка адстаюць у выкананні ўсіх абавязкаў перад дзяржавай),—ці не гэта з'яўляецца галоўнай прычынай застыгшага проданта калектывізацыі ў Горацкім раёне?

А. МІКУЦКІ.

Горкі.

ЧАМУ У КРУПКАХ СПЫНІЎСЯ РОСТ КАЛЕКТЫВІЗАЦЫІ

Крупскі раён калектывізаван на 63 проц. За апошні год процант калектывізацыі ўзняўся толькі на 5 проц. Рад сельсоветаў калектывізаван ад 20 да 30 проц. Выдрыцкі сельсовет калектывізаван на 16 проц., **Ухвальскі** — на 27, **Шынкаўскі** на — 30. За апошні час прыліў у калгасы амаль зусім спыніўся. І нядзіва, што аднаасобнікі ў Крупскім раёне прадастаўлены самім сабе, ніякай палітычна-масавай работы сярод іх ніхто не вядзе. **Характэрна, што нават цяпер, у час зернапаставак, ніхто з кіруючых раённых работнікаў і партыйнага актыва да аднаасобных вёсак не прымацаваны.** Пры выкананні раёнам гадавога плана зернапаставак на 7,9 проц. на аднаасобны сектар прыпадае толькі 2,8 проц.

Аднаасобнікі Грыцкаўскага і Хальнявіцкага сельсоветаў і **Бобрскага** местачковага совета да хлебаздачы яшчэ не прыступілі.

Адсутнасцю палітмасавай работы сярод аднаасобнікаў карыстаюцца кулацтва і яго агентура.

У Бобрскім местсовеце праводзяцца кулацкія сходы. Кулакі Конанаў Тарас, Дашкоў Сцяпан і Данькоў Ляксей адкрыта агітуюць супроць калектывізацыі і выканання дзяржаўных паставак.

Другая прычына застою ў справе калектывізацыі ў Крупках гэта тое, што і ў раёне і на мясцах забылі, што «калгасы і калгаснікі ва ўсіх адносінах павінны мець перавагу перад аднаасобнікамі» (Кіраў, даклад аб выніках пленума ЦК ВКП(б). Напрыклад, Жаберыцкаму сельсовету трэба вывезці каменне, і вось калгасу **«Чырвоны клён»** даводзіцца заданне на 10 падвод, а аднаасобнікам, якіх у вёсцы ў два разы больш — таксама на 10 падвод.

Або такі прыклад. **Жаберыцкі** сельсовет выканаў план сеназдачы на 45 проц. Рад аднаасобных вёсак не прыступілі да сеназдачы і ў той-жа час аднаасобнікі вазамі возяць сена ў Барысаў і прадаюць на базары.

Трэцім тормазам на шляху прыліву ў калгасы з'яўляецца значная засмечанасць калгасаў Крупшчыны кулацкімі і белабандыцкімі элементамі.

Вось некалькі фактаў, якія характэрны для многіх калгасаў раёна.

На чале калгаса **«Чырвоны сцяг»** (Узнацкі сельсовет) і да гэтага часу стаіць кулак Макрыцкі, які да ўступлення ў калгас меў 30 гектараў зямлі, судзіўся за забойства.

У калгасе імя Калініна, Ухвальскага сельсовета, і дагэтуль арудуе кулак Белы Халімон, які агітуе калгаснікаў супроць выхаду на работу, а найбольш сумленным калгаснікам, якія выкрываюць яго кулацкія манеўры, Белы адкрыта пагражае расправай. У калгасе «Вольная праца», Шэйскага сельсовета, працуе Белкоў Васіль, які ўжо раз судзіўся і прысуджан на 8 год пазбаўлення волі. Цяпер ён вярнуўся назад і, карыстаючыся прытупленнем рэвалюцыйнай пільнасці сельсоветчыкаў, пралез зноў у калгас, дзе займаецца шкодніцтвам — па яго віне загінуў лепшы калгасны конь коштам у 1000 руб.

У калгасе **імя Горкага,** Шэйскага сельсовета, група кулакоў, пралезшы ў калгас, тэрарызуе калгаснікаў. Кулакі Салтыкавы Сяргей і Андрэй пагражаюць дэмабілізаванаму чырвонаармейцу — актывісту Масурноўскаму расправай.

Калі да гэтага дадаць яшчэ, што склад сельсовета засмечан класава-варожымі элементамі, што ў многіх выпадках члены сельсоветаў (Грыгаровіч у Бабры, Доўгі — у Шынках і іншыя) з'яўляюцца агітпропамі кулака, то стане ясна, чаму у Крупках спыніўся прыліў у калгасы

Я. ГЕРЦОВІЧ.

АБ ПРЫЧЫНАХ ЗАСТОЯ КАЛЕКТЫВІЗАЦЫІ У АСВЕІ

(АД СПЕЦЫЯЛЬНАГА КАРЭСПАНДЭНТА «ЗВЯЗДЫ»)

Чаму так мала ўступаюць у калгас, у **Асвейскім** раёне ніколі не цікавіліся. Ведалі толькі адно, што ў калгасах на 1 студзеня 1932 г. было 1.675 гаспадарак, гэта-ж колькасць была і ў 1933 і ў пачатку 1934 г. За апошнія два месяцы калгасы выраслі на 224 гаспадаркі і то за лік уноў арганізаваных калгасаў, а ў існуючыя калгасы за ўвесь час уступілі толькі 4 гаспадаркі. Вось і ўсё што ведалі аб калектывізацыі ў Асвейскім раёне.

Асвейскі раён калектывізован на 42,9 проц. Нас зацікавіла высветліць прычыны неўступлення беднякоў і сераднякоў у калгасы. Няўжо бядняк і серадняк Асвейскага раёна адрозніваецца ад усяго працоўнага сялянства Совецкага Саюза, якое павярнулася тварам да калектывізацыі?

На гэта можам даць адзін адказ: аднаасобнік у Асвейскім раёне чамусці пастаўлен у больш прывіліяваныя ўмовы, чым калгаснік, і ў гэтым асноўныя прычыны неўступлення ў калгас.

Некалькі фактаў. Паміж калгасамі імя Калініна і «Чырвоны араты» ў Каханоўскім сельсовеце ёсць пасёлак, у якім толькі дзве гаспадаркі знаходзяцца ў калгасе, астатнія—аднаасобнікі.

Па плану лічыцца, што ў іх ёсць 36 гектараў, засеяна-ж толькі 17 гектараў. Кожны год па зводках гэты пасёлак недасявае свой план і кожны год яго зямля перадаецца калгасу імя Калініна. Калі зараз праверылі, то аказалася, што фактычна засеяна больш 24 гектараў. А падатку налічана на 17 гектараў.

З года ў год гэты пасёлак не выконвае ўсе віды загатовак, асабліва ільну; даволі часта не выплачваюць страхоўкі, самаабкладання і сельгаспадатку. Гэта ўсё спісваецца або пераводзіцца на калгасы. Так яны спакойна жывуць. Для іх законы не абавязковы.

Мы ўказалі факты аднаго пасёлка, а такіх пасёлкаў з хутароў у раёне можна знайсці даволі многа.

Аб тым, што аднаасобнік у больш прывіліяваных умовах, чым калгаснік, паказвае яшчэ такі факт. Замест павелічэння пахаці з кожным годам яна памяншаецца. За перыяд з 1933 года па 1934 колькасць пахаці па раёну зменшылася на 1.590 гектараў. Ці зменшылася яна сапраўды, — гэта даказаць вельмі цяжка, бо няма сапраўднай эксплікацыі зямлі ў раёне. Некаторыя работнікі раёна (старшыня РВК Шкадарэвіч, загадчык райфа Круглікаў) лічаць, што 600 гектараў пахаці адыйшло пад дарогі. Калі нават і дапусціць гэта, то дарогі-ж праходзяць не толькі па землях аднаасобнікаў, але і па калгасных. Чаму-ж усе 1.590 гектараў спісаны з адных аднаасобнікаў, а з калгасаў не спісана ні гектара? Наадварот, пры агульным памяншэнні пахаці пры тым-жа процанце калектывізацыі колькасць зямлі-пахаці ў калгасах павялічваецца. За апошні год зямлі пад пахаць па калгасах павялічылася больш чым на 3.000 гектараў. Адкуль узялася гэта зямля? Работнікі раёна не могуць адказаць. За іх адкажам мы. Яна ўзялася ад аднаасобнікаў.

Не засеялі аднаасобнікі вёскі Асеткі і Жарабцова 150 гектараў, і адным росчыркам пяра гэта зямля перадаецца калгасу імя Калініна, Каханоўскага сельсовета. З аднаасобнікаў знімаюцца загатоўкі і ўсе віды паставак. Не засеялі 19 гектар аднаасобнікі пасёлка Пушчавыя, яе перадаюць калгасу «Чырвоны пахар» і «Рассвету». Не гледзячы на тое, што гэта зямля зусім не падыходзіць калгасу, аднаасобнікам даецца тут-жа зямля побач са сваім хутарам.

Можна прывесці яшчэ сотні такіх фактаў. Калгасы прымушаюць засяваць зямлю аднаасобнікаў, у той час як яны самі нездольны асвоіць гэту зямлю.

Аб тым, што аднаасобнік ставіцца ў лепшыя ўмовы, чым калгаснік, паказвае яшчэ адзін характэрны факт. 9 жніўня г. г. на пасяджэнні прэзідыума РВК разбіраецца план азімай сяўбы. Паводле намячэння Наркамзема процант азімай сяўбы па Асвейскаму раёну ўстанаўляецца: па калгасах 24 проц. да агульнай плошчы пахаці і па аднаасобнаму сектару—36 проц. Тут-жа знайшліся такія людзі, якія прабуюць даказаць, што план для аднаасобнікаў вялікі, што не шкодзіла-б перакласці на калгасы. Нават раённы аграном Майсееў выступае і гаворыць, што калгасы перасеюць за рахунак аднаасобнікаў. Добра, што наспела тэлеграма Наркамзема, якая забараніла перастаноўку па сектарах.

Па настрою нават і сакратара райкома т. **Сердзюкова** было відаць, што ўсё роўна прыдзецца перакласці на калгасы, бо аднаасобнікі не выканаюць.

Другая прычына такога адставання раёна ў калектывізацыі—гэта вялікая засмечанасць калгасаў раёна кулакамі і кантрабандыстамі. У раёне ёсць такія старшыні калгасаў (і іх не малая колькасць), якія да ўступлення ў калгасы мелі па 45 гектараў зямлі. У калгасе імя Калініна (Каханоўскі сельсовет) членам праўлення яшчэ і зараз з'яўляецца кулак Шандзяла, які меў больш 20 гектараў зямлі. У гэтым калгасе брыгадзірам працаваў былы ўпраўляючы маёнткам Крэер Восіп, тут-жа працуюць кулакі—Родзікі, Шыманскія і іншыя.

У калгасе «Чырвоны Ўсход» з 13 гаспадарак 11 гаспадароў асуджаны і адбываюць прымусовую працу ў калгасах. У радзе калгасаў кіруюць брыгадамі кантрабандысты, былыя ўпраўляючыя маёнткамі і кулакі. Аб гэтых фактах у раёне ведаюць, аднак яны тлумачаць гэта «спецыфічнымі ўмовамі раёна», і гэтыя «спецыфічныя ўмовы» з'яўляюцца прычынамі адставання раёна ў калектывізацыі.

Н. НЕЙДЛІН.

КАЛГАСНІЦЫ-УДАРНІЦЫ У БАРАЦЬБЕ ЗА ДАТЭРМІНОВАЕ ВЫКАНАННЕ ХЛЕБАПАСТАВАК

Палітаддзел Хойніцкай МТС арганізаваў 5 жніўня жаночы абоз **імя Крупскай** па здачы зярна дзяржаве.

Асноўная задача гэтага мерапрыемства—палітычнае выхаванне масы калгасніц, уцягненне іх у барацьбу за выкананне важнейшай дзяржаўнай задачы. Вакол арганізацыі абоза была праведзена вялікая партыйна-масавая работа сярод калгасніц. У гутарках з імі ў брыгадах, на сходах нашы парторгі і палітаддзельцы растлумачвалі значэнне дзяржаўных паставак і пастанову чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) аб зернапастаўках. На брыгадных сходах былі выбраны калгасніцы, адказныя за падрыхтоўку абоза: праверку якасці зярна, ачыстку і асушку яго, збор мяшкоў.

Дружна і горача адгукнуліся калгасніцы нашай зоны на рашэнне палітаддзела аб арганізацыі жаночага абоза. У калгасе **«Чырвонае світанне»** лепшыя ўдарніцы перадавой 3-й брыгады—**Чэкан Параска, Бандарэнка Анюта, Чэкан Ульяна** і інш. заяўлялі: «Мы, калгасніцы, жнем, убіраем хлеб,—мы-ж павінны і быць у першых радах па здачы хлеба дзяржаве. Нам, калгасніцам, сорамна стаяць у баку ад гэтай вялікай справы».

Трэцяя брыгада паслала сваю дэлегатку Велянкоўскую Алену ў другую брыгаду зрабіць соцыялістычны выклік на лепшую арганізацыю абоза. Другая брыгада адказала: «Хоць трэцяя і перадавая, але мы не адстанем, заўтра скончым жаць пшаніцу, а 5 першымі павязем хлеб. І брыгада чэсна выканала гэта сваё абяцанне.

У калгасе **«Комінтэрн»** (Бабчынскі сельсовет) разгарнулася спаборніцтва на права суправаджэння абоза на прыёмачны пункт. У першых радах абоза павінны быць лепшыя ўдарнікі, перадавыя брыгады. І разгарнулася барацьба за гонар удзельнічаць у дэлегацыі, суправаджаючай абоз. Калгасніцы «Комінтэрна» мелі вялікія падставы разлічваць на заваяванне гэтага права: яны добра справіліся з уборачнай у гэтым годзе. Ужо 3 жніўня ў «Комінтэрне» ўсё збожжа—і азімае і яравое—цалкам было ўбрана, звезена і засціртавана.

5 жніўня з самай раніцы да прыёмачнага пункта пацягнуліся вазы, напоўненыя збожжам. Першымі прыехалі калгасніцы калгаса **«Чырвонае світанне».** Дружна, хутка арганізавана лепшыя ўдарніцы гэтага калгаса здалі дзяржаве каля 4-х тон хлеба. А вось усцяж мястэчка доўгай істужкай фурманак, нагружаных хлебам, пацягнуліся комінтэрнаўцы. Наперадзе са сцягам і партрэтам таварыша Сталіна—парторг тав. **Кардаш** і памочнікі брыгадзіраў лепшых брыгад—3-й і 5-й—**Скуракон** Ліда і **Кірчэнка** Васіліса. Ярка і прывабна ўпрыгожан абоз комінтэрнаўцаў—у кветках, плакатах, зелені; радасныя твары ўдарніц, суправаджаючых абоз, лепшых жанчын калгаса.

«Комінтэрнаўцы» здалі каля 5 тон хлеба, на 100 проц. выканалі **гадавое заданне** дзяржаўных хлебапаставак па ўсіх культурах, апрача гатунковай пшаніцы, якую яшчэ не абмалацілі.

Поўнасцю на 100 проц. выканаў гадавое заданне па ўсіх культурах калгас **«Праца».** За гэты дзень—5 жніўня на прыёмачныя пункты Заготзярна і насенкантоpы—лепшыя ўдарніцы нашых калгасаў здалі звыш 77 тон хлеба—**гадавы план хлебаздачы калгасаў зоны МТС быў выканан за адзін дзень на 14 проц.** Гэта яшчэ небывалы ў нашым раёне па сваёй масавасці, арганізаванасці і колькасці зданага хлеба абоз. Наша задача—яшчэ шырэй разгарнуць работу сярод калгасных мас за стопроцантнае выкананне гадавога плана хлебаздачы і натурплаты ў бліжэйшыя дні.

Пам. нач. палітаддзела па жанрабоце ГЛЕЗІНА.

Хойнікі.

МЕСЯЧНІК абмену вопытам

КАЛГАСНЫХ І БРЫГАДНЫХ ПАРТОРГАЎ

«НЕ ТРЭБА НЕПАКОІЦЦА ТЫМ, ШТО НЕКАТОРЫЯ КАЛГАСНЫЯ ПАРТЫЙНЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ НЕШМАТЛІКІ. СІЛА ІХ ПАВІННА ЗАКЛЮЧАЦЦА НЕ Ў ШМАТЛІКАСЦІ, А Ў КІРАЎНІЦТВЕ БЕСПАРТЫЙНЫМ АКТЫВАМ, У ЯГО ЗГУРТАВАННІ ВАКОЛ НЕШМАТЛІКАЙ КАЛГАСНАЙ ПЯРВІЧНАЙ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ, У ЯГО ЗГУРТАВАННІ ВАКОЛ ПАРТЫЙНА-КОМСАМОЛЬСКАЙ ГРУПЫ АБО ВАКОЛ АДЗІНОЧАК-КОМУНІСТАЎ». (КАГАНОВІЧ).

ЯК Я АРГАНІЗАВАУ КАЛГАСНІКАУ НА ПАСГЯХОВУЮ УБОРКУ

Я. ГУРЫНОВІЧ

Парторг калгаса „Чырвоны Бор“, Сарагодскага сельсовета, Слуцкага раёна

Па-першае, я пачаў сістэматычна склікаць актыў і гутарыць з ім. Тэмамі маіх гутарак былі: ахова калгаснай маемасці, захаванне цяглавай сілы і інвентара, развіццё жывёлагадоўлі, павышэнне прадукцыйнасці працы і т. д.

Такім чынам я скалаціў 25 чалавек актыва. Сярод актыва 10 жанчын. Сярод іх **Ляшчэнка Кацярына**—лепшая даглядчыца СТФ; **Шубо Тарэся, Неронская З., Прахарэвіч Волька** — ударніцы паляводчых брыгад; **Шубо А.**—лепшая работніца ясель; **Пархімовіч З., Браткоўская Серафіма, Статкевіч Паша і 65-гадовая Гуткоўская Алена**—лепшая ўдарніца і першая актывістка.

З жаночай часткай актыва я асобна праводзіў гутаркі на тэму: «Як на нас рыхтуюцца вайной і як мы ўмацоўваем абараназдольнасць нашай краіны» і рад іншых.

Я працаваў з актывам, а актыў у сваю чаргу праводзіў работу сярод калгасніц.

Я адразу адчуў моцную дапамогу калектыва ў маім кіраўніцтве гаспадаркай.

Раней, калі былі выпадкі нявыхаду на работу асобных жанчын па простай прычыне:—«На мяне муж заработае», то зараз гэтага няма. Кожная з ахвотай ідзе на работу. Возьмем такі прыклад. Інспектары якасці сказалі: пшаніца да жніва гатова, патрэбна жаць, а то будзе ламацца, значыць страты будуць вялікія, на працадзень менш атрымаем. На брыгадных сходах жанчыны рашылі: жаць днём і ноччу.

Норма на жніве сярпом 0,15 га, як правіла, перавыконвалася. Выжыналі па 0,17-0.19 га і плюс не менш 0,10 га ноччу.

Жніво сярпамі ноччу мы арганізавалі так. Сабралі ў калгасе ўсе ліхтары «Лятучая мыш», зрабілі сошкі,—на сошку ліхтар. Не хапала ліхтара, дык наш кладаўшчык **Бліновіч** свяціў лямпай,—каб толькі хутчэй зжаць.

Пасля жніва інспекцыя якасці праверыла работу і прызнала добрай.

Норма на жніве касой у 0,50 га таксама перавыконвалася. **Браткоўскі Алесь, Міхневіч Іван, Радалік Антон, Некрашэвіч Сцяпан** выкошвалі па 0,75 га.

Калі атрымлівалі газеты, я ў першую чаргу глядзеў, што ёсць новага і даваў сваім комсамольцам-чытчыкам заданні прачытаць той ці іншы матэрыял у часе абедзенага перапынку ў брыгадзе. Вечарам правяраў выкананне гэтых заданняў, каб людзі ведалі, што яны за гэту справу галавой адказваюць.

Практыкавалі праводзенне кароценькіх гутарак у звеннях раніцой, перад пачаткам работы. Гэта таксама давала добрыя вынікі. Як рэзультат—павысілася зацікаўленасць калгаснікаў да гаспадарча-палітычнага жыцця краіны.

З дзяржавай па зерневых разлічыліся поўнасцю. Асаблівую ўвагу я звярнуў на **арганізацыю працы, нармаванне, партыйна-масавую работу ў звяне.** Вылучылі сталыя на ўвесь час малацьбы звенні малацьбітоў. Абгаварылі і прынялі норму ў змену 100 пудоў на конную малатарню. Разгарнулі спаборніцтва паміж звеннямі на тэмпы і высокую якасць абмалоту. Нормы перавыконваюцца.

Інспектары якасці—гэта мае вочы каля малатарні—без пераўвялічэння кажу,—кантроль за якасцю пастаўлен пільна.

ПАРТОРГІ КАЛГАСАУ АБ СВАЁЙ РАБОЦЕ

Парторг калгаса **«Чырвоны Бераг»**, Уздзенскага раёна, **Сапожнікаў** піша, што **добрая арганізацыя работы палітгуртка,** які наведвалі большасць калгаснікаў, нават і старыкі, узняла якасць работы ў калгасе.

Поўнасцю ўкамплектавана жывёлагадоўчая ферма, ліквідаван адыход маладняка, палепшыўся догляд за жывёлай. Калгас добра справіўся з уборкай зерневых.

Лепшыя ўдарніцы, сістэматычна перавыконваючыя нормы—**Івашкевіч Анця, Дашкевіч Анюта, Луцкевіч Анюта, Жыгаловіч Марыя.**

* * *

Парторг калгаса **«Зара Леніна»**, Гарадоцкага раёна, **т. Шафро** піша, што **сістэматычны выпуск баявых лістовак** у брыгадах, спаборніцтва брыгад і калгаса за заваяванне права на тое, каб пленум сельсовета засядаў у калгасе, штодзённыя кароткія вытворчыя нарады ў брыгадах—усё гэта вывела калгас у рады перадавых.

* * *

Парторг калгаса **«Чырвоны партызан», Уздзенскага** раёна, **Душэўскі Станіслаў** піша, што **добрая работа гуртка па вывучэнню агратэхнічных ведаў,** прымяненне іх—вывазка попелу, добраякасная прапалка ўсіх культур—далі высокі ўраджай калгасных пасеваў.

Шырока разгорнута соцыялістычнае спаборніцтва сярод калгаснікаў.

* * *

Парторг калгаса **«Ленінскі шлях»,** Аршанскага раёна, **Лабаноўская** піша, што ў калгасе **«Соцыяліст»** спаборніцтвам і ўдарніцтвам ахоплены ўсе брыгады, звенні і індывідуальныя калгаснікі. Перадавая брыгада трымае пераходны чырвоны сцяг калгаса. Праверцы выканання пунктаў соцумовы падначалена работа штодзённых вытворчых нарад, брыгадныя газеты, чырвоная і чорная дошкі.

Толькі соцыялістычнае спаборніцтва і ўдарніцтва дало магчымасць калгасу скончыць уборку зерневых да 1 жніўня і поўнасцю выканаць гадовае абавязацельства па хлебапастаўках дзяржаве.

Калгас аказаў дапамогу аднаасобнікам у праводзенні групавога абмалоту, ачысткі зярна. Гэтыя аднаасобнікі таксама выканалі гадовы план па хлебапастаўках.

ЯК Я ДАБІУСЯ ШАСНАЦЦАТАГА НУМАРА ІЛЬНАВАЛАКНА

А. НАСЕЧАНКА

Намеснік па ільну калгаса „Астроўшчына“, Сенненскага раёна

Мне 58 год. Ільном я займаюся з 25-ці год. Практыку па ільну я набыў немалую. Асаблівым экзаменам для мяне быў у калгасе 1932-33 год. Першы з гэтых гадоў доўга ў памяці будзе—чорная дошка, труднасці з ільном з-за дрэнных адносін да яго, а другі год—гонар і павага. Валакно я здаў у мінулым годзе дзесятым нумарам у сярэднім. Райкомам КП(б)Б і палітаддзелам МТС не раз я быў прэміраван. За здачу ільнапрадукцыі я атрымаў дваццаць пудоў хлеба на трох чалавек вялікую колькасць атрымалі хлеба і промтавараў і ўсе нашы калгаснікі, акрамя агульнага размеркавання па ільняныя працадні.

Галоўнае, я хачу праз «Звязду» расказаць, як я сёлета, зразумеўшы вялікую перавагу ільну, арганізаваў справу. Вось з гэтага і пачну. Лён мы сёлета пачалі сеяць 6 красавіка і за пяць дзён закончылі. Сеялі на добра падрыхтаванай глебе і выключна па зяблеваму ворыву. Прапалку распачалі з 10-сантыметравага росту. Бабы крычалі на мяне, што лён палоць яшчэ рана, але я ўсё-ж абдумаў не дрэнна і зрабіў па свойму: Я разлічыў, што вырваць свірэпу, падрыхліць глебу гэта не перашкодзіць. Прапалолі мы лён не раз, а два-тры разы, а мясцамі і больш. Лён зарадзіўся чысты і вышынёй у метр.

Праўда, у сувязі з тым, што лён наш сэлекцыйны і церабленне мы пачалі 18 ліпеня, г. зн. крыху пазней за другія калгасы. За работу ўзяліся дружна, прымянілі індывідуальную здзельшчыну і за чатыры-пяць дзён з двайным, а мясцамі і з трайным церабленнем закончылі. На асобных участках выцераблены лён раскладалі на 5 гатункаў. Вязалі маленькія снапочкі і ставілі ў кучкі, каб ён у сяродку не папсаваўся. Акрамя таго, што лён пры абмалоце сартаваўся на тры гатункі, мы рабілі снапавое сартаванне і пры рассціле.

Для рассцілу падабраны лепшыя лугі, але з прычыны таго, што лугоў адпаведных у нас не хапае, дык я скарыстаў частку жытнішча, але ўнікнуў таго, каб не рассцілаць лён на тым жытнішчы, дзе будзе сеяцца лён у будучым годзе.

За ўсім працэсам апрацоўкі ільну гляджу я сам уважліва і нікому не давяраю. Як пры церабленні, так і пры рассціле строга захоўваем аграправілы. 8 жніўня мы поўнасцю закончылі абмалот і рассціл. Першы гатунак ільну ў другой стадыі лежкі пераварочваю.

З першага рассцілу, 7-га жніўня, наш калгас «Астроўшчына» першым у раёне здаў 69 кіло валакна 16-м нумарам. Безумоўна, гэты лён не з'яўляецца ў нас вышэйшым нумарам, таму што гэта валакно зроблена з трасты, выцерабленай у ранняй спеласці і, у дадатак да гэтага, траста была пашкоджана фузорыусам, к таму яшчэ прызнацца не далі мы ёй як след адляжацца.

Адразу з поля—на ёўню, з ёўні-ж, не даўшы астыць, пусцілі ў мялку. Праўда, абтрапалі і далі добра, але было-б валакно на два нумары вышэй, каб мы не паспяшылі. Было вялікае жаданне ў мяне і ва ўсіх калгаснікаў першымі здаць валакно.

Калгас наш невялікі. Здаць нам ільнавалакна патрэбна 10, 30 цэнтнераў, а ільнатрасты 50,5 цэнтнера. Я абавязваюся ў сярэднім здаць ільнавалакно не ніжэй 14 нумара, а ільнатрасту—не ніжэй нумара 1,75.

Лён у нас увесь адсцелен і адзначан на лугах па гатунках і ўказаны тэрміны, калі адсцелены. Перад канцом лежкі бяру я па два разы на дзень спыткі, прасушваю іх і пасля на 3-4 гадзіны даю адляжацца, а ўжо пры мяцці віджу яго якасць. Для масавай сушкі ільну мы нарыхтавалі сухіх бярозавых дроў. У нас ёсць практыкаваны сушыльшчык. І трэба сказаць, што і калгаснікі больш за ўсё аддаюць увагу ільну. Лён—гэта наша багацце, золата наша і мы змагаемся за тое, каб лепш апрацаваць ільнавалакно і здаць ільнапрадукцыю ў вызначаныя тэрміны партыяй і ўрадам і высокай якасцю.

Я бяру на сябе абавязак да 1-га верасня поўнасцю выканаць план ільнатрасты, а па ўсяму валакну—да масавай уборкі бульбы. Калі ў мінулым годзе прыпадала на наш ільняны працадзень 1,8 кіло хлеба, то ў гэтым годзе добрасумленная наша работа ў доглядзе за ільном павысіць кошт ільнянога працадня ў два-тры разы.

КОЖНАМУ КАЛГАСУ—ВЫСОКАПРАДУКЦЫЙНУЮ ЖЫВЁЛАГАДОЎЧУЮ ФЕРМУ

МТФ калгасаў „Энергія“ і „Пражэктар“ увядзеннем індывідуальнай здзельшчыны і правільным доглядам дабіліся падваення ўдояў і захавання маладняка

ПАДВАЕННЕМ ЎДОЮ МАЛАКА АДКАЖАМ НА ПАСТАНОВУ ЦК

Наш нацыянальны яўрэйскі калгас «Энергія» (Клімавіцкі раён) з'яўляецца адным са старэйшых калгасаў у рэспубліцы. Ён арганізаваўся ў 1918 г., калі совецкая краіна была акружана кальцом унутранай і знешняй контррэволюцыі. Тады ён складаўся з 8 гаспадарак, якія спачатку аб'ядналіся ў таварыства па сумеснай апрацоўцы зямлі. Жывёлагадоўчую ферму мы арганізавалі яшчэ ў канцы 1930 г., але тады яна мела ўсяго толькі каля 40 галоў жывёлы. Зараз мы маем ужо 103 галавы жывёлы, пры чым увесь сёлетні прыплод у колькасці 31 цяляці мы захавалі.

Мы дабіліся не толькі павелічэння стада, але і паляпшэння якасці работы фермы. Удой у гэтым годзе больш чым падвоіўся. Кожная карова ў сярэднім дае 1.300 літраў малака ў год, прычым маем і такіх кароў, якія даюць па 14-15 і нават 18 літраў у дзень.

Гэтага мы дабіліся таму, што на нашай МТФ працуе сталая брыгада на чале з брыгадзірам Капланам Зорахам, які правільна арганізаваў работу на ферме. На аснове здзельшчыны ён узняў зацікаўленасць кожнага работніка фермы. Лепшыя ўдарніцы фермы —даяркі Дыскіна Хая і Поляк Ніхама і цялятніца Шыфрына Роха дабіліся таго, **што адыход цялят з 48 проц. у мінулыя гады знізіўся да 2 проц.** у гэтым годзе, і замест 690 літраў карова стала даваць у сярэднім па 1.300 літраў малака ў год.

Зараз прыступаем да рамонту кароўнікаў, каб стварыць спрыяючыя ўмовы для зімоўкі жывёлы. **Робім у кароўніках столь.** Кладзем падлогу і ўпершыню ўстрайваем стокі не толькі ў кароўніках, але і на скотным двары, з тым, каб культурна паставіць работу нашай фермы і пазбавіцца раз на заўсёды ад бруду. **Прыводзім у парадак кармушкі і ачышчаем студні.**

Каб дабіцца падваення ўдою малака, **мы рашылі ў хутчэйшым часе прыступіць да замены нізкагатунковых кароў пародзістымі малочнымі каровамі**, змяніць метады кармлення, з тым, каб кожную карову карміць асобна, вывучаючы яе асаблівасці.

Мы ўпэўнены, што ўсе гэтыя задачы будуць намі выкананы.

Калгаснікі калгаса «ЭНЕРГІЯ», Клімавіцкага раёна.



Цяляты гадавікі калгаса «Парыжская комуна» (Аршаншчына)

ФЕРМА РОБІЦЦА КРЫНІЦАЙ ДАХОДУ

Мы, работнікі малочна-таварнай фермы калгаса **«Пражэктар»**, Лёзненскага раёна, прапрацаваўшы рашэнне пленума ЦК ВКП(б) аб паляпшэнні і развіцці жывёлагадоўлі, хочам выказаць нашу агульную думку.

Мы лічым, што сваім рашэннем партыя большэвікоў яшчэ раз даказала, як моцна яна клапоціцца аб нашых калгасах і аб нас, калгасніках. І сапраўды, у тым калгасе, дзе справа жывёлагадоўлі пастаўлена ўзорна, жыццё калгасніка становіцца больш заможным і сам калгас арганізацыйна ўмацаваўся.

У развіцці жывёлагадоўлі вялікую ролю адыгрывае правільная арганізацыя працы, правільны і добры догляд жывёлы.

Як-жа абстаіць справа з арганізацыяй працы на нашай ферме? Усяго ў нас 102 галавы буйнай рагатай жывёлы, у тым ліку маладняка прыплоду 1934 г.—42 галавы і ад аднаго года да двух—3 галавы.

Увесь персанал фермы разбіт на групы: група даярак-скотніц у колькасці 4-х чалавек, група цялятніц—2 чалавекі, група пастухоў—4 і 2 падпаскі. Усёй работай кіруе загадчык фермай тав. **Кібараў Максім.**

Нагрузка ў нас правільная. На кожную даярку прыпадае 14 галоў, на цялятніцу—21 галава і на пастуха і падпаска па пасьбе кароў—30 галоў і па пасьбе цялят—22 галавы на аднаго пастуха без падпаска.

Даяркам даны гадавыя вытворчыя заданні па кварталах і месяцах, выходзячы з удойлівасці кароў. Так, напрыклад, даярцы **Казлоўскай,** абслугоўваючай 14 галоў дана гадавое заданне ў 19.000 літраў малака, даярцы **Міхальчанка,** абслугоўваючай 14 галоў з вышэйшай удойлівасцю — 20.000 літраў і т. д.

Уся работа ў нас праводзіцца на аснове здзельнай аплаты працы. Даяркі атрымліваюць у залежнасці ад выканання вытворчага задання —удоя малака—ад 0,014 працадня за літр у высока-ўдойлівы перыяд і да 0,03 працадня ў нізка-ўдойлівы час.

Апрача аплаты за надоеную прадукцыю робіцца налічэнне працадзён дадаткова за кожную злучаную карову—2 працадні і за кожнага народжанага цяля—4 працадні. І, наадварот, за ялавасць адлічваецца 2 працадні і за неблагапалучны расцёл 3 працадні. Так, напрыклад, даярка Казлоўская за злучку 14 кароў атрымала дадаткова 28 працадзён і за атрыманы прыплод у колькасці 12 галоў—48 працадзён. Выпадкаў неблагапалучнага расцёлу ў гэтым годзе не было.

Цялятніцы атрымліваюць у залежнасці ад вырашчвання цялят. За кожнае захаванае цяля да трохмесячнага ўзросту ад прыросту аднаго кілограма яна атрымлівае 0,15 працадня, а за захаванне цяля ад 3 да 6 месяцаў—5,8 працадня пры сярэдняй упітанасці. Напрыклад, цялятніца Могало Марыя за прырост 19 цялят да 3-хмесячнага ўзросту у колькасці 75 цэнтнераў за квартал атрымала 88,6 працадня. Апрача таго, калі яна захавае гэты-ж маладняк да 6 месяцаў, то дадаткова атрымае 17 працадзён.

Здзельшчына ў нас таксама прадугледжвае ўтрыманне працадзён за падзеж маладняка. За падзеж цяля да 3-месячнага ўзросту вылічваецца 3 працадні і звыш 3-месячнага — 5 працадзён. Падзяжу цялят у нас таксама ў гэтым годзе не было.

Пастухі атрымліваюць працадні за пасьбішча дойнай жывёлы ад атрымліваемай прадукцыі. За кожны літр ад 0,007 працадзён у высока-ўдойлівы перыяд і да 0,01 працадня ў нізка-ўдойлівы перыяд. Пасучыя цялят атрымліваюць проста з галавы—0,04 працадня.

Такая арганізацыя працы адыграла вялікую ролю ў справе паляпшэння работы нашай фермы. У мінулым годзе наша ферма лічылася ў ліку горшых (вялікі падзеж, вялікая ялавасць і т. д.). У сучасны момант мы дабіліся поўнага захавання маладняка, добрага правядзення злучной, поўнага ўкамплектавання стада і поўнага выканання плана здачы дзяржаве мяса і малака.

Мы дабіліся сярэдняга ўдою малака ў 7 літраў, у той час, калі па раёну сярэдні ўдой складае 5 літраў.

Даяркі: КАЗЛОЎСКАЯ ФЁКЛА, МІХАЛЬЧАНКА МАРЫЯ, ВАРАБ'ЕВА ФЕНЯ, ДАНЧАНКА КАРАЛІНА.
Цялятніцы: МАЧАЛАВА МАРЫЯ, ХАХЛОВА МАРЫЯ.
Пастухі: ДАНІЛАЎ АНДРЭЙ, КІСЛУШКІН ПЁТР.
Загадчык фермай КІБАРАЎ МАКСІМ.

МАЛАКОПАСТАЎКІ

ПАПЯРЭДЗІЦЬ ЗРЫЎ ПЛАНА

Ход малакопаставак па БССР яўна нездавальняючы. Па сістэме Белмаслапрома гадавы план малакопаставак на 10 жніўня выканан на 65,6 проц., у той час, як павінна быць выканана 79 проц. Такім чынам на сёнешні дзень толькі па сістэме Белмаслапрома, г. зн. па 36 раёнах БССР, ёсць запазычанасць дзяржаве 8. 475 тон малака.

Трэба сказаць, што ні адзін сектар не выканаў плана малаказдачы. ГОРШ ЗА ЎСІХ ВЫКОНВАЮЦЬ КАЛГАСЫ, ЯКІЯ МАЮЦЬ АБАГУЛЕНАЕ СТАДА—61,4 ПРОЦ. Значна адстае з выкананнем плана і аднаасобны сектар—60,7 проц. ЯЎНА САБАТУЮЦЬ МАЛАКАЗДАЧУ КУЛАЦКІЯ ГАСПАДАРКІ. Даволі адзначыць, што план па гэтых гаспадарках выканан толькі на 26,2 проц.

ЦК КП(б)Б і СНК БССР сваёй пастановай ад 29 ліпеня абавязалі РК і РВК забяспечыць выкананне да 1-га верасня не менш 85 проц. гадавога плана малакопаставак, рашуча знішчыць антыдзяржаўныя тэндэнцыі асобных калгасаў і сялянскіх гаспадарак у здачы малака дзяржаве.

Цэлы рад калгасаў зоны МТС разбазарвае малакапрадукцыю. Так, калгас «Чырвоны Окцябр» (Чэрыкаўскі раён) на 1 ліпеня выканаў свой план толькі на 19,7 проц., а ў гэты-ж час разбазарыў 492 літры. Калгас «Комінтэрн», гэтага-ж раёна выканаў свой план на 25,5 проц., а разбазарыў 789 літраў. ГЭТЫЯ ФАКТЫ НЕ АДЗІНКАВЫЯ, ЯНЫ—ВЫНІК ПАСІЎНЫХ, НАПЛЯВАЦЕЛЬСКІХ АДНОСІН ПРАЎЛЕННЯЎ КАЛГАСАЎ, РВК, МТС ДА ПЫТАННЯ МАЛАКОПАСТАВАК.

Яўна нездавальняюча праводзіцца барацьба з фальсіфікатарамі малака і раскрадвальнікамі тлушчаў. Пры сярэднім выкананні плана на 1 ліпеня па колькасці малака на 61.3 проц., у пераводзе яго на базісную тлустасць план выканан толькі на 52,5 проц.

Бязлітасная барацьба павінна быць аб'яўлена злосным фальсіфікатарам малака. План малакопаставак павінен быць выканан не толькі па колькасці, але і па тлустасці. Мы маем усе ўмовы для таго, каб да XVII гадавіны Окцябра план па малакопастаўках быў па рэспубліцы выканан.

ПЕРАДАВІКІ МАЛАКОПАСТАВАК

		Выкан. у проц.
Чырвона-слабодскі	—	82.6
Старобінскі	—	79,6
Слуцкі	—	79,4
Глускі	—	78,4

Раёны, якія зрываюць малакопастаўкі

		Выкан. у проц.
Касцюковіцкі	—	58
Чырвонапольскі	—	55,4
Крычаўскі	—	54,4
Чэрыкаўскі	—	53,9
Брагінскі	—	53,1
Клімавіцкі	—	49,9
Прапойскі	—	4[illegible],2
Быхаўскі	—	45,5

ПІСЬМЫ рабочых і калгаснікаў

ПРАКУРОРУ МСЦІСЛАЎСКАГА РАЁНА Т. **КІСЕЛЬГОФУ.**

У СЕЛЬПО АРУДУЮЦЬ ЗЛАЧЫНЦЫ

(ПІСЬМО БРЫГАДЫ СЕЛЬКОРАЎ)

Старшынёй Пацоўтаўскага сельпо працуе былы гандляр коньмі — **Ашмялец Н.**

У кааперацыю ён набраў п'яніц і зладзеяў. Прадавец **Казлоў М.** заўсёды прыходзіць на працу п'яным. У малейкаўскай краме працуе **Казлоў З. І.**, які, будучы загадчыкам млына ў Старасельскім сельсовеце, разбазарыў памольны збор. Але ў млыне і зараз засталіся «свае людзі» — Філя І. і іншыя.

Работнік сельпо **Жолудаў** сістэматычна прыносіць у млын гарэлку, яйкі, цукеркі, рыбу і т. д.

Трэба ўмяшацца ў гэту справу каму належыць і выгнаць з сельпо зладзеяў і п'яніц.

АЛЯКСЕЕЎ, УСЦІЛОЎСКІ Г., УСЦІЛОЎСКІ А

СТАРШЫНІ КАСЦЮКОВІЦКАГА РВК ТАВ. **ШАКАЛАВУ**

ДЗЕ ГРОШЫ ЗА МАЛАКО?

(ПІСЬМО КАЛГАСНІКАЎ)

Калгаснікі і аднаасобнікі вёскі **Горні,** Бяседавіцкага сельсовета **(Касцюковіцкі раён)** за здадзенае ў 1933 г. малако атрымалі толькі 20 проц. грошай.

Некалькі раз пыталіся ў рахункавода сельсовета, дзе грошы за малако. Той адказваў, што грошы залічым у лік выплаты пазыкі. Пазыку мы даўно выплацілі, а грошы за 8 месяцаў так і не атрымалі.

Просім дапамагчы нам атрымаць грошы за зданае малако, а віноўнікаў, прысвоіўшых нашы грошы, прыцягнуць да адказнасці.

КАЛАТУНОЎ, ГАЛІНСКІ, КАРТАШОЎ, ЕРМАКОЎ.

САКРАТАРУ ЧЫРВОНАПОЛЬСКАГА РК КП(б)Б Т. **ЛАПАЦІНУ.**

ШКОДНІК НА КАЛГАСНАЙ ФЕРМЕ

(ПІСЬМО КАЛГАСНІКА)

Загадчыкам свінафермай калгаса «Асвета», Палужскага сельсовета (Чырвонапольскі раён), працуе **Данчанка Кірэй.** За два месяцы на ферме пала 60 галоў свіней. Будынак фермы стаіць на самым спёку вады, ад чаго ў свінарніку заўсёды бруд. Справа аб яго шкоднай дзейнасці перадана ў нарсуд, але невядома, чаму марынуецца дагэтуль.

Не лепш справа і на **малочнай ферме** гэтага калгаса. Для маладняка адведзена мокрая паша, каля рэчкі ў рава, дзе самы спёк вады з вёскі, а трава такая для маладняка непрыгодна. У выніку гэтага 5 цялят загінула. Ветэрынар **Чарнякоў** гэтага своечасова не прадугледзеў.

МАЗІЛІН.

СТАРШЫНІ МЕНГОРСОВЕТА ТАВ. ЖУКОВІЧУ

ДОМ БЕЗ ГАСПАДАРА

(ПІСЬМО ЖЫЛЬЦОЎ)

Дрэнна пабудаван новы **дом № 19** па Чычэрынскай вуліцы. Сцены, аддзяляючыя асобныя кватэры, дашчатыя, з вялікімі шчылінамі. Гэта спрыяе распаўсюджванню ў кватэрах усякіх захворванняў.

Яма для смецця і ўборная знаходзяцца на пярэднім плане двара, каля самых вакон дома, што не дае магчымасці праветрываць кватэры. Электраправодка не зроблена, сцены калідораў дашчатыя, чаму зімой пры ўсім жаданні нельга будзе ацяпліць.

Пры доме няма кладовай для хуткапсуючыхся прадуктаў, няма калодзежа. Памяшканне для дроў працякае.

Фармальна гэты дом па акту перадан комгасу. Да рэчы, тэхнікі комгаса **Весслер** і **Васкоўскі** безадказна аднесліся да прыёмкі гэтага дома. Толькі пасля выяўлення раду недахопаў (якія ў акце прыёмкі не былі ўказаны), комгас адмовіўся ад прыёмкі дома.

І так дом аказаўся беспрытульным і няма каму выправіць недахопы.

ГАЕЎ, АБУХАЎ, ОКСЕНКРУГ, КАЗАКЕВІЧ, ЖЫЖАЛЬСКІ, АЛЕКСАНДРОНАК і іншыя
усяго 14 подпісаў.

АБ ТЫМ, ЯК Я ХАЦЕЎ ПРАВЕСЦІ СВАЮ ТВОРЧУЮ КАМАНДЗІРОЎКУ У ПІОНЕРСКІМ ЛАГЕРЫ І ШТО З ГЭТАГА ВЫШЛА

(ПІСЬМО МАСТАКА)

Яшчэ з зімы я стаў рыхтавацца да сваёй камандзіроўкі ў піонерскі лагер. Быт піонераў багаты і маляўнічы, але яшчэ надзвычай мала адлюстраван у нашым мастацтве, і прабыванне ў лагеры абяцала мне многа творчай радасці.

Жаданы дзень настаў. З піонерамі я прыбыў на станцыю **Бобр.** Сіняе неба, яркае сонца, загарэлыя целы дзяцей, жывыя твары, узбуджаны говар і цэлы букет рознастайных колераў маек, трусоў і іншай вопраткі, ярка жоўты бляск духавых інструментаў... «Будзе над чым папрацаваць—думалася мне.

Але мяне чакала глыбокае расчараванне: мастацтва, яго мэты, задачы і аграмаднае яго значэнне ў нашай краіне аказаліся глыбока чужымі і незразумелымі начальніку лагера **Гурвічу** і яго памочніку **Войцэку.** Мяне сустрэлі мала сказаць непрыязнена, а проста варожа. Пасля абеду (на які мяне не запрасілі) адбылася малапрыемная гутарка з начальнікам, якому я прад'явіў адносіну ад Галоўмастацтва за подпісам нам. наркома тав. Дунца, дзе тлумачылася мэта маёй паездкі і была выкладзена просьба аб усямернай мне дапамозе.

— Дунца я вельмі паважаю, але яму не падпарадкуюся,—заявіў ён [illegible] вас устроіць тут ніяк не магу. Памяшкання няма і няма лішняга пайка на вас.

Я яму сказаў, што памяшканне я знайду ў мястэчку і мне важна вырашыць пытанне з харчаваннем, каб не траціць на гэта дарагі час. Раз ён мне сказаў, што рыба, мяса, малако купляюцца за наяўны разлік, то я прапанаваў браць з мяне адпаведную суму грошай, а астатняе я буду даваць натурай. Нішто не дапамагло.

— Вось калі-б вы, напрыклад, былі **батанікам,** то я-б вас устроіў зараз-жа, — сам не заўважваючы сваёй супярэчлівасці, стараўся адчапіцца ад мяне Гурвіч. Дарэмна я прабаваў растлумачыць яму, што я мастак і магу быць карысным у лагеры (гурток выяўленчага мастацтва, лекцыі, дапамога ў афармленні свят і інш.). Ніякія довады не дзейнічалі і мне асталося адно—уехаць.

Праз месяц я заехаў за сваімі дзецьмі ў лагер, якія праводзілі ў ім першую змену. Дзяцей я ўжо не застаў, але затое на месцы выпадкова я даведаўся шмат цікавых дэталей, якія наштурхнулі мяне на некаторыя вывады: не адна, аказваецца, некультурнасць тав. Гурвіча была прычынай таму, што я вымушан быў пакінуць лагер, а, як відаць, нежаданне мець на тэрыторыі лагера «чужога» чалавека. Сапраўды, у лагеры тварыліся справы, якімі не шкодзіла-б пацікавіцца каму належыць. **Калі нельга было ўстроіць у лагеры аднаго «платнага» мастака, затое знайшлася магчымасць бясплатна ўстроіць шэсць утрыманцаў Гурвіча, трох утрыманцаў кладаўшчыка і т. д.**

Паводле маючыхся даных, лагер быў забяспечан у дастатковай колькасці і маслам (400 кіло), і пшанічнай мукой (2 тоны—адна з якіх «таргсінаўская») і іншымі прадуктамі. Але чамусці доктару лагера тав. Левінай не раз прыходзілася ўказваць на вельмі недастатковую калярыйнасць абедаў, вячэр і снеданняў. Цікавая дэталь: усе важатыя атрымлівалі ўвесь час двайную порцыю яды, начальніку-ж лагера і яго ўтрыманцам яда дастаўлялася нават на дом. Наводзіць на сумныя размышленні і заява аднаго з работнікаў лагера, якому была даручана справаздачнасць, аб тым, што ён не мог дабіцца апраўдаўчых дакументаў, каб завесці справаздачнасць.

Усякая спроба самакрытыкі прасякалася. Прысланы з ЦК комсамола, відавочна для праверкі, тав. Рэўтовіч адмовіўся ад прыёму ўсякіх прэтэнзій і ўехаў.

Так сумна закончылася мая спроба сабраць патрэбны мне мастацкі матэрыял для таго, каб увасобіць у формах і фарбах піонерскі быт Совецкай Беларусі. Планы мае пакуль асталіся неажыццёўленымі і я іх адкладаю на будучае лета, а зараз пераключаюся на работу над калгаснымі тэмамі.

Мастак **В. ВОЛКАЎ.**

⁂

АД РЭДАКЦЫІ. Абодва пытанні, узнімаемыя мастаком В. Волкавым —і аб недапушчэнні яго да творчай працы ў лагеры, і аб злоўжываннях начальніка лагера Гурвіча—заслугоўваюць самага хуткага і жорсткага рэагавання ЦК ЛКСМБ.

На фоне агульнага росквіту соцыялістычнай культуры Совецкай Беларусі, у тым ліку і выяўленчага мастацтва, мы асабліва павінны вітаць кожны крок нашых лепшых майстроў (да ліку якіх належыць і тав. В. Волкаў) адлюстраваць быт совецкай дзетвары, перадаць у мастацкіх вобразах светлае, радаснае дзяцінства ў нашай соцыялістычнай радзіме. Чыноўнікі ад піонерруху, накшталт Гурвіча і яго падобных, праяўляючыя проста невуцтва і бескультурнасць, не могуць дапускацца да выхавання дзяцей. Мы ўпэўнены, што ЦК ЛКСМБ безадкладна прадаставіць магчымасці т. Волкаву выканаць свой творчы план і прыцягне да работы ў піонерскім руху мастацкія сілы.

Што датычыць выкрытых т. Волкавым злоўжыванняў, то «Звязда» чакае адказу па сутнасці іх ад пракуратуры рэспублікі.

НА ШЛЯХУ ДА СУЦЭЛЬНАЙ ТЭХНІЧНАЙ ПІСЬМЕННАСЦІ

У сувязі з падрыхтоўкай да Ўсебеларускага злёта «зотаўцаў» цяжкай прамысловасці, змяшчаем артыкул дырэктара лепшага прадпрыемства лёгкай прамысловасці па разгортванню тэхнічнай вучобы—віцебскай панчошна-трыкатажнай фабрыкі імя Клары Цэткін тав. ХАНІНАЙ.

Гэты вопыт павінен быць выкарыстан усімі нашымі прадпрыемствамі.

Фабрыка імя К. Цэткін перавыканала план першага паўгоддзя. Замест 72 проц. першага гатунку яна дае 80 проц. Гэтыя паказальнікі дасягнуты ў значнай меры дзякуючы ўпартай рабоце ўсяго адміністрацыйна-тэхнічнага персанала па павышэнню тэхнічных ведаў рабочых.

Што намі зроблена? Як пастаўлена на фабрыцы тэхнічная вучоба?

Ва ўсіх цэхах працуюць тэхнічныя гурткі. У гэтых гуртках рабочыя дакладна вывучаюць працэсы вытворчасці, падрабязна знаёмяцца з дэталямі машын, з іх «капрызамі», адкуль бывае брак, чаму бываюць пропускі, «глазкі» ў фабрыкаце.

Займаецца ў гуртках цяпер каля 300 чалавек. Некалькі сот рабочых і работніц ужо здалі тэхнічны экзамен.

На фабрыцы налічваецца звыш 400 «выдатнікаў». Гэта лічба—наглядны паказальнік паспяховай работы гурткоў.

Швэйна кацельны цэх стаў цэхам суцэльна-тэхнічнай пісьменнасці. Тэхнічныя гурткі матальнага цэха пад кіраўніцтвам тав. **Васільева** ўзялі на сябе абавязацельства здаць тэхнічны экзамен на «выдатна» і выклікалі на спаборніцтва тэхнічныя гурткі іншых цэхаў, якімі кіруюць тт. **Давідсон і Шатроў.**

За тэхнічную вучобу адказваюць у нас начальнікі цэхаў. Яны нясуць за гэту работу такую-ж адказнасць, як за выкананне вытворчага плана. Да работы ў гуртках прыцягнуты лепшыя інжынерна-тэхнічныя сілы. Рэгулярна працуе метадычнае бюро.

Выпускнікі гурткоў на справе паказваюць свае веды. Работніца матальнага цэха **Цэйтліна**—былы бракароб—зараз перавыконвае вытворчыя заданні і дае добрую прадукцыю. Матальшчыца **Нахаенка** пасля здачы тэхэкзамена выконвае план на 110-115 процантаў.

Работніца панчошнага аддзела **Якімава,** якая «славілася» сваёй дрэннай работай, пасля здачы экзамена перавыконвае заданні і дае высокаякасную прадукцыю. Ёсць у нас брыгады, якія на працягу пяцідзеўкі не выпускаюць ні адной бракаванай панчохі.

Вялікую ролю адыграла шэфства перадавых работніц над адстаючымі. Работніца **Ільінцова** дабілася, што яе падшэфныя **Ерамеенка і Баярынава** таксама сталі «зотаўкамі». Работніца вязальнага цэха **Камінская** ўзяла шэфства над работніцай **Хейфец** і дапамагла ёй здаць экзамен на «выдатна».

Работніца **Канкова** ўпяршыню стала майстрам-механікам складаных аўтаматаў.

Значна дапамагло **тэхнічнай вучобе рабочае аўтарства.** Тэхнарук фабрыкі тав. **Гаравой напісаў** папулярны дапаможнік па тэхніцы матальнага цэха. Майстры **Жагат і Звонкін** напісалі кнігу для тэхмінімума панчошнага аддзела. Майстры **Васільеў і Давідсон** склалі дапаможнік па трыкатажнаму цэху.

Наша фабрыка па праву ганарыцца сваімі **тэхнічнымі габінетамі.** Іх у нас тры: трыкатажны, матальны і вязальна-кецэльны. Што ёсць у гэтых габінетах?

Рабочыя і работніцы знойдуць там: усе тыпы нашых машын з маторамі, абсталяванне ў разобраным відзе спецыяльныя дошкі з дэталямі і тлумачэннямі, для якіх мэт служыць тая ці іншая дэталь. Вісяць там і дошкі з узорамі прадукцыі, паказаны дэфекты ад няправільнай работы машын, ад псавання дэталяй: псаванне кручка іголкі, ломка язычка, брак па віне рэгулятара, па віне матавіла.

У габінетах ёсць чэрцяжы, канспекты, кнігі, праграмы заняткаў, рэкамендавальныя спісы тэхнічнай літаратуры. Тут-жа выстаўлены ўзоры брака шпуль, а таксама высокаякасная прадукцыя работніц **Гудкінай, Лапухінай, Бабаевай** і іншых.

Габінеты прытульна абсталяваны, на сталах стаяць кветкі. Усё гэта прыцягвае нашых работніц.

Наогул тэхнічныя габінеты фабрыкі могуць вельмі многаму навучыць удзельнікаў гурткоў.

Вялікі недахоп тэхнічных габінетаў у тым, што не арганізавана ў іх тэхнічная кансультацыя, каб у вольны час, зайшоўшы ў габінет работніцы маглі атрымаць адказы на цікавячыя іх пытанні.

Зараз наша фабрыка праводзіць вялікую работу па ахопу зотаўцаў **тэхнічным максімумам.** Звыш 70 чалавек займаецца на курсах па вывучэнню тэхмаксімума. Побач з гэтым па ўсіх цэхах арганізаваны гурткі наладчыкаў, нарміроўшчыкаў, механікаў.

На канферэнцыі «выдатнікаў» мы ўзялі на сябе абавязацельства дапамагчы гомельскай панчошнай фабрыцы імя 8 сакавіка. Гэты абавязак намі выканан. Туды пасланы на тры тыдні лепшы майстар для навучання і павышэння тэхнічных ведаў сярод рабочых. **Мы зараз атрымалі з Гомеля падзяку за соцыялістычную дапамогу.**

Уводзім тэхпромфінплан. У яго падрыхтоўцы прымала ўдзел многа майстраў і работніц «зотавак». Агледжана абсталяванне, складзены планы папераджальнага рамонту па ўсіх цэхах. «Зотаўкі» пад кіраўніцтвам нарміроўшчыкаў правялі хранаметраж рабочага дня. Ёсць вялікі прыток рацыяналізатарскіх прапаноў.

Мы ставім сваёй задачай—арганізаваць у габінетах кансультацыі **па тэхнічных пытаннях,** адкрыць спецыяльныя курсы па першапачатковаму азнаямленню з машынай новых работніц, якія толькі пачынаюць навучанне на аўтаматах. Наладжваюцца вытворчыя экскурсіі рабочых-«зотаўцаў» і інжынерна-тэхнічнага персанала на перадавыя панчошна-трыкатажныя фабрыкі Саюза.

Наш баявы лозунг—дабіцца, каб фабрыка імя К. Цэткін стала прадпрыемствам суцэльнай тэхнічнай пісьменнасці.

Е. С. ХАНІНА.

УВАЗЕ РК І УПАЎКАМЗАГАЎ МСЦІСЛАЎСКАГА, ЖЛОБІНСКАГА, ШКЛОЎСКАГА І КЛІМАВІЦКАГА РАЁНАЎ

УЗЯЦЬ ПАД НЕАСЛАБНЫ КАНТРОЛЬ РАБОТУ СКЛАДАЎ ЗАГОТЗЯРНО

(Агляд пісем)

* ◆ *

Сігналы з месц сведчаць, што загатоўчыя арганізацыі не забяспечылі своечасовай падрыхтоўкі тэхнічнай базы для прыёмкі збожжа, бульбы, гародніны.

Тав. **Д. Каган з Мсціслаўскага раёна** паведамляе: **Ходасаўская база Заготзярно** не гатова да прыёмкі збожжа. Не хапае прыёмшчыкаў: замест 6 чалавек ёсць толькі 4. Склады часта закрыты. 25 ліпеня здатчыкі збожжа з калгаса **«Чырвоны Окцябр»** (Печкаўскі сельсовет) прымушаны былі патраціць больш гадзіны, пакуль знайшлі прыёмшчыка **Смалякова.**

Аб «дзейнасці» гэтага прыёмшчыка падрабязна піша наш карэспандэнт тав. **Берман: Смалякоў увесь час займаецца раскрадваннем хлеба.** Зараз у яго на пункце недахват збожжа складае 11.674 кілограмы. Чамусці загатоўчыя арганізацыі цярпяць гэтага злодзея. На пункце, — піша далей тав. Берман,—практыкуюць нічым не прыкрытае ашукванне здатчыкаў. Так, калгас **«Чырвоны кулямётчык»,** Дудчыцкага сельсовета здаў 348 кілограмаў добраякаснага жыта, квітанцыя-ж яму была выпісана толькі на 300 кілограм. Толькі пасля ўмяшання праверачнай брыгады гэта «памылка» была выпраўлена.

Сігналы аб засмечанасці прыёмачных пунктаў класава-варожымі элементамі ідуць і з іншых раёнаў. Селькор **Курганскі** паведамляе, што на **салтанаўскі пункт Заготзярна жлобінскай тэхбазы прыняты на працу ў якасці прыёмшчыка былы кулак вёскі Сіманаўка, Рагачоўскага раёна,—Рубанаў Міхась.** У мінулым Рубанаў меў 50 гектараў зямлі, уласны ветраны млын і шмат жывёлы. У 1931 годзе ён пралез у калгас, а зараз паступіў на працу прыёмшчыка. Загадчык салтаноўскага пункта Шаўцоў трымае цесную сувязь з Рубанавым, п'янствуе з ім і таму не дзіва, што прыняў яго на работу. Акрамя таго, Шаўцоў прыняў на пункт у якасці таксіроўшчыка сваяка—заможніка Клешанкова, з вёскі Хмельная (Буда-Кашалеўскі раён).

Гэтыя факты гавораць аб тым, што загатоўчыя пункты не ачышчаны яшчэ ад жулікаў, ашуканцаў, класава-варожых элементаў, якія прыкладаюць усе сілы для зрыву загатовак.

Не падрыхтаваўся да прыёмкі збожжа забялышанскі вінзавод, Клімавіцкага раёна (з пісьма тав. Д-н). На заводскім двары ёсць два склады, але абодва яны дрэнна адрамантаваны, дахі працякаюць. Пад'язныя шляхі да завода не пабудаваны. Дырэктар завода тав. **Рабкоў** безадказна адносіцца да гэтай важнейшай справы.

На многіх загатоўчых пунктах зусім няма барацьбы **за якасць прымаемай прадукцыі. На тым-жа забялышанскім вінзаводзе прымаюць** нізкаякаснае зерно. Калгас «Барацьбіт» (Клімавіцкі раён), напрыклад, здаў вінзаводу 10 цэнтнераў засмечанага (15 проц.) некандыцыйнага зерна. Затое, калі калгас «Ленінскі шлях» (Касцюковіцкі раён) здаў 741 кілограм добраякаснага ячменю (14 проц. вільготнасці, двухпроцантнай засмечанасці), прыёмшчык Левітан зрабіў «скідку» з гэтага збожжа ў 22 кілограмы.

Тав. Я. З., са Жлобінскага раёна, прыводзіць наступны факт: 4-га жніўня калгас «Чырвоны [illegible]» прывёз на прыёмачны пункт 54 пуды ячменю, які аказаўся нядобраякасным, павышанай вільготнасці. Прыёмачны пункт аднёсся прымірэнча да спробы праўлення калгаса ашукаць дзяржаву, не ўзняў гэтага факта на прынцыповую вышыню. Ля пункта вісяць чорная і чырвоная дошкі, але яны пустуюць, бо прыёмшчыкі «не знаходзяць» каго змяшчаць на гэтыя дошкі.

Нізкаякаснае збожжа прымае і ходасаўскі пункт, Мсціслаўскага раёна, аб якім гаварылася вышэй. 18 ліпеня прыёмшчык Смалякоў прыняў жыта 22 проц. вільготнасці (з карэспандэнцыі тав. Бермана).

⁂

Загатоўчыя арганізацыі БССР і РК абавязаны зараз-жа па гэтых сігналах з месц прыняць тэрміновыя меры для знішчэння ўсіх недахопаў на прыёмачных пунктах. Прыёмачныя пункты павінны працаваць выразна, бесперабойна.

За рубяжом:

ПЕРАД „ПЛЕБІСЦЫТАМ“ У ГЕРМАНІІ

КОМУНІСТЫ РАЗВІВАЮЦЬ ВЯЛІКУЮ АКТЫЎНАСЦЬ

ЛОНДАН, 14 жніўня. (Інфармацыя «Праўды»). Прамовы **Гебельса, Фрыка** і другіх нацыянал-соцыялісцкіх лідэраў, сказаныя ў сувязі з падрыхтоўкай «плебісцыта», зрабілі самае адмоўнае ўражанне ў Англіі. Выпады Гебельса супроць замежнага друку расцэньваюцца, як выключна грубы бястактны манеўр, разлічаны на тое, каб увесці ў заблуджэнне германскіх выбаршчыкаў.

Карэспандэнт «Дэйлі тэлеграф» адзначае, што прамова Гебельса **была спаткана выключна халодна.** По словах карэспандэнта **«Нейкельн захаваў свае комуністычныя сімпатыі....»** Рэдкія апладысменты былі адказам прысутных на гарачую прамову міністра прапаганды. Апладыравалі галоўным чынам людзі, апранутыя ў мундзіры».

Англійскія газеты адзначаюць недвусэнсную заяву Фрыка, што Германія не адмаўляецца ад сваіх планаў у адносінах Аўстрыі. Газеты абураны спробай Герынга апраўдаць германскія ўзбраенні заявай Балдуіна аб тым, што граніца Англіі знаходзіцца на Рэйне.

З Берліна паведамляюць, што **комуністы развіваюць вялікую актыўнасць перад надыходзячым плебісцытам.** Яны знаходзяць самыя разнастайныя метады падпольнай агітацыі. Напрыклад, тэлефонныя кніжкі, якія знаходзяцца пры аўтаматычных апаратах для публікі, спісваюцца комуністычнымі лозунгамі: «Ніводнага голаса здраднікам народа! Галасуйце за Тэльмана!». Разгневаныя ўлады забралі з будак усе тэлефонныя кніжкі.

ВАКОЛ УСХОДНЯГА ПАКТА

„ПОЛЬШЧА ПАВІННА ВЫБРАЦЬ“

ПАРЫЖ, 14 жніўня. (БЕЛТА). **«Эко дэ пары»** ў артыкуле, прысвечаным пазіцыі Польшчы ў адносінах да Усходняга пакта, указвае, што Бек, пацярпеўшы паражэнне ў сваіх манеўрах супроць Усходняга пакта ў прыбалтыйскіх краінах і Румыніі, запрасіў у Варшаву Гембеша для перагавораў па гэтаму-ж пытанню. «Магчыма», піша газета, «што Венгрыя, спасылаючыся на мяркуемы ўдзел ва Усходнім пакце, патрабуе і для сябе месца сярод яго ўдзельнікаў.

Гаворачы аб варожых адносінах да Усходняга пакта Польшчы, газета прадаўжае: «Ніхто не аспрэчвае права Бека мець сваю думку аб Усходнім пакце і гутарыць з кім папала. Аднак, нельга без здзіўлення назіраць за тым, як ён інтрыгуе супроць французскага праекта ў прыбалтыйскіх краінах і нават сярод прыяцеляў Францыі... Польшча павінна адкрыта выбраць або лагер рэвізіяністаў, або паказаць не толькі на словах, што яна верна літары і духу франка-польскага саюза».

НЕБЯСПЕКА ГОЛАДУ Ў АМЕРЫЦЫ

ВАШЫНГТОН, 14 жніўня. (БЕЛТА). Вынікі засухі прымушаюць урад да перагляду ранейшай эканамічнай палітыкі. Нядаўна Рузвельт заявіў, што першачарговай мэтай з'яўляецца павышэнне цэн. Улады ўвялі абмежаванне вытворчасці пшаніцы і іншага збожжа і знішчалі свіней, пасевы бавоўны і т. д. Зараз, у сувязі з засухай, урад імкнецца затрымаць рост цэн. Штодзённа афіцыяльныя асобы выступаюць з заявамі, у якіх прабуюць развеяць небяспеку голаду.

Учора пасля нарады ў Белым доме (рэзідэнцыя прэзідэнта) міністр земляробства **Уолэс** у гутарцы з прадстаўнікамі друку заявіў, што ўрад прыме меры для таго, каб абмежаваць спекуляцыю харчовымі прадуктамі, аднак не ўказаў, у чым будзе заключацца гэта мера. Уолэс прызнаў, што будучай зімой дарагоўля ўзрасце ўвогуле на 7 проц., а цэны на харчы—яшчэ ў большай ступені, так што жыццёвы ўзровень значна панізіцца. Цэны на харчы ўжо рэзка ўзнімаюцца. Паводле паведамлення друку, у некаторых пунктах насельніцтва робіць запасы харчоў. У паражоных засухай раёнах, у цэнтральна-заходніх штатах, прайшлі дажджы, аднак гэта не можа палепшыць становішча, бо пасевы амаль зусім знішчаны.

МІЖНАРОДНАЯ ХРОНІКА

◆ **Як паведамляюць з Баўтары, 15 жніўня ў Плаўдыве ў ваенным судзе пачнецца працэс 150 салдатаў,** абвінавачваемых у тым, што яны ўдзельнічалі ў падрыхтоўцы антываеннага дня (1 жніўня). Абвінавачванне патрабуе смяротнай кары ўсім 150 салдатам.

◆ **Совецкая кіно-дэлегацыя, якая знаходзіцца ў сучасны момант на міжнароднай кіно-выстаўцы ў Венецыі, атрымала афіцыяльнае запрашэнне ад аб'яднаных кіноарганізацый** Польшчы на зваротным шляху **прыехаць у Варшаву.**

◆ **«Юманітэ»** паведамляе аб **стачцы докераў** у Тунісе, ахапіўшай 600 **рабочых-арабаў.** Паліцыя, наняўшы **на стачачнікаў,** раніла 50 чалавек, з **якіх** 10 **цяжка;** 100 чалавек арыштаваны.

◆ У Корцы (Паўднёвая Ірландыя) **адбылася крывавая сутычка паміж пяцітысячным натоўпам сялян** і паліцыяй. Парадак быў устаноўлен толькі пасля прыбыцця спецыяльна выкліканых войск.

◆ Афіцыяльна паведамляюць, што **Штарэмберг** — кіраўнік адзінай легальнай палітычнай арганізацыі ў Аўстрыі «айчынны фронт»—назначыў сваім намеснікам у гэтай арганізацыі аўстрыйскага прэм'ера Шушніга. Гэта назначэнне выклікае замяшанне ў палітычных колах, напамінаючых, што Дольфус быў аднача сова прэм'ерам і кіраўніком «айчыннага фронта».

◆ Паводле паведамлення венскіх газет, надыходзіць аб'яднанне ўзброеных атрадаў хеймвера, кіруемых Штарэмбергам, з узброенымі атрадамі «Остмеркішэ штурмшарэн», кіруемымі Шушнігам. Кіраўніком аб'яднаным узброеным атрадам будзе Штарэмберг.

РЫХТАВАЦЦА ДА ЗІМЫ

ПЕРШАЙ УКЛЮЧЫЛАСЯ ФАБРЫКА „СЦЯГ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫІ“

(АД СПЕЦЫЯЛЬНАГА КАРЭСПАНДЭНТА «ЗВЯЗДЫ»)

Пісьмо трыкутнікаў менскіх прадпрыемстваў аб арганізаваным спатканні зімы сустрэла жывы водгук сярод пролетарскай грамадскасці Віцебска.

Бюро Віцебскага гаркома падтрымала ініцыятыву менскіх заводаў і арганізавала штаб з 12 чалавек для выпрацоўкі практычных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да зімы. Бюро ўхваліла прапанову аб узаемнай пасылцы швейнымі і абутковымі фабрыкамі рамонтных брыгад. Гарком паставіў перад усімі партарганізацыямі задачу ўсебаковай падрыхтоўкі да зімы, як важнейшую задачу дня.

Пісьмо трыкутнікаў менскіх заводаў абгаварвалася на рабочых сходах і на пасяджэннях партыйных і фабрычна-заводскіх камітэтаў. Адбылася пашыраная нарада профактыва, прысвечаная пытанням дапамогі рабочым у падрыхтоўцы да зімы.

Першым адгукнуўся на пісьмо трыкутнікаў менскіх прадпрыемстваў калектыў швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі» (пісьмо трыкутніка фабрыкі, у якім указан рад канкрэтных мер па падрыхтоўцы да зімы, змешчан у «Звяздзе» ад 10 жніўня).

На заводзе **«Чырвоны металіст»** заводакіраўніцтва адпусціла 5 тысяч рублёў на рамонт рабочых кватэр. 2.000 рублёў адпускае каса ўзаемадапамогі. Акрамя таго на рамонт будзе выдаткавана частка сум, вызначаных на прэміі ўдарнікам, зразумела, па згодзе з рабочымі, атрымаўшымі прэміі.

У цэхах вылучаны камісіі па праверцы становішча рабочых кватэр. На заводзе працуе швейная майстэрня. У бліжэйшыя дні адкрываецца шавецкая рамонтная майстэрня, якая будзе ўкамплектавана кваліфікаванымі майстрамі і зоймецца рамонтам абутку рабочых.

Ужо выдана рабочым-ударнікам 150 ордэраў на дровы. Па дагаворанасці з адміністрацыяй старым рабочым, лепшым ударнікам—рабочым і ІТР дровы будуць пераведзены заводскім транспартам.

На акулярнай фабрыцы імя Розы Люксембург дырэкцыя адпусціла 7.000 руб. на рамонт рабочых кватэр. У мэтах забеспячэння высокаякаснага рамонту вылучаны кантрольныя брыгады. Дэпутацкая група горсовета абследвала становішча 60 рабочых кватэр. Гэта работа прадаўжаецца. Дэпутацкая група аб'явіла паход імя XI з'езда совэтаў па лепшай падрыхтоўцы да зімы.

7 жніўня адбылася агульнагарадская нарад старшынь жактаў і кіраўнікоў дамамі. На нарадзе былі падагулены вынікі работы за першае паўгоддзе. Старшыні жактаў у сваіх выступленнях разгарнулі шырокую праграму падрыхтоўкі да зімы. За першае паўгоддзе капітальна адрамантавана 695 кватэр, зроблен бягучы рамонт на 106 тыс. руб.

Жакт № 10 рамантуе зараз 20 кватэр для ўдарнікаў, у тым ліку 7 кватэр для шэфаў—рабочых фабрыкі імя Лекерта. 25 жакт рамантуе кватэры сваіх жыльцоў—ударнікаў завода «Чырвоны металіст», чыгункі, фабрыкі «КІМ», «Профінтэрн» і т. д. Арганізуюцца зімовыя майстэрні для ўнутранага дробнага рамонту.

У горадзе адбыўся рэйд брыгад рабкораў «Звязды» і «Віцебскага пролетарыя» па праверцы забяспечанасці прадпрыемстваў і рабочых апалам.

С. БУТОМАЎ.

* ◆ *

ДА ЗІМЫ ЯШЧЭ ДАЛЁКА...

Бабруйская прыстань мае тры дамы, у якіх жывуць рабочыя-воднікі, але становішча іх надзвычай кепскае. Сем'і камандзіра парахода **Асіпава,** атамана **Строка,** інжынерна-тэхнічнага работніка **Богуша** жывуць у дрэнных умовах: падлога перасохла, вокны пабіты, печы няспраўны. Ні адна кватэра не мае кухні. Значная частка жыльцоў на зіму перабіраецца ў адзін пакой.

Кватэры рабочых-воднікаў не забяспечаны памяшканнямі для захавання дроў. У адным з дамоў драўляны хлеў зусім развален. Рабочым прыходзіцца хаваць дровы ў жылых памяшканнях.

Падрыхтоўка інтэрната да зімы яшчэ не пачыналася. Дом, які прызначан пад інтэрнат, да гэтага часу занят тэхучасткам.

Аб забеспячэнні воднікаў дровамі кіраўнікі прыстані і не думаюць. Гэта пытанне яны адкладваюць на больш пазнейшы час. Трыкутнік прыстані (начальнік **Бажэвіч,** партарганізатар **Рудзінскі,** старшыня мясцкома **Лысенка**) лічаць, што да зімы яшчэ далёка і спяшаць з падрыхтоўкай няма чаго.

А. ДАМБРОЎСКІ.

* ◆ *

ПАЧЫН ГОМЕЛЬСКАГА ПРОМСАЮЗА

Усім старшыням арцелей у раёне дзейнасці сваіх арцелей выявіць на фабрыках, заводах, у соўгасах, калгасах і навучальных установах патрэбнасць у рамонце абутку к зімоваму перыяду, прапрацаваць гэта на пасяджэнні праўлення арцелі і вылучыць брыгады.

Праўленням арцелей выявіць патрэбу лепшых ударнікаў арцелей к зімоваму перыяду як у апале, так і рамонце кватэр. Вызначыць для гэтай мэты з фонда паляпшэння быту і касы ўзаемадапамогі неабходныя сродкі.

***

Ініцыятыва Гомскурпромсаюза заслугоўвае пераймання ўсімі саюзамі. Актыўна ўключыцца ў падрыхтоўку рабочых да зімы—іх першачарговая задача.

Штодзенна змагацца за паляпшэнне матэрыяльна-бытавога становішча членаў арцелей — неадрыўная частка барацьбы за арганізаваную сустрэчу зімы.

* ◆ *

ХРОНІКА ПАДРЫХТОЎКІ ДА ЗІМЫ

На швейнай фабрыцы імя 8 сакавіка заканчваецца абследванне рабочых кватэр, памяшканняў для дроў і гародне-хавальняў.

Ужо прыступлена да рамонту кватэр лепшых ударнікаў: **Мальзеса Зязюлі, Краснера і Бумара.** Адрамантавана памяшканне для дроў рабочаму **Ліўшыцу.** Увесь рамонт праводзіцца за кошт фабрыкі.

БАРАНОЎСКІ.

На абутковай фабрыцы імя Кагановіча адрамантаван гародне-хавальнік на 120 тон. Прыступлена да рамонту 10 рабочых кватэр, які будзе закончан да 1 верасня. Нядрэнна адрамантаван інтэрнат для фабзаўча, але-ж да гэтага часу не падрыхтаваны матрацы, ложкі паломаны, сталоў, шафаў і іншага абсталявання зусім няма.

ШЭНДЛЕРАВА, ДУБАЎ.

У СНК БССР

◆

ПАЛЕПШЫЦЬ РАБОТУ РАЁННЫХ УНІВЕРМАГАЎ

10 жніўня пад старшынствам тав. Галадзеда адбылося пасяджэнне Экономсовета СНК БССР.

Эканомсовет заслухаў паведамленні дырэктароў Асіпавіцкага і Пухавіцкага раённых універмагаў. Адзначана, што гэтыя магазіны працуюць яшчэ дрэнна. Эканомсовет даручыў упаўнаважанаму камітэта таварных фондаў пры СНК тав. **Геаргадзе і** старшыні Белкаапсаюза т. **Баскіну** распрацаваць канкрэтныя мерапрыемствы па паляпшэнню работы гэтых магазінаў.

БУДАЎНІЦТВА МЯСЦОВЫХ ГІДРАЭЛЕКТРАСТАНЦЫЙ

Эканомсовет СНК БССР **абмеркаваў** пытанне аб будаўніцтве мясцовых гідраэлектрастанцый. Белводгас ужо разгарнуў палявыя вышукальныя работы па падрыхтоўцы да будаўніцтва гэтых станцый у **Мсціслаўскім, Гарадоцкім і Чавускім раёнах.** Пасля гэтага вышукальныя партыі пачнуць работу ў Лепельскім і Бялыніцкім раёнах. БЕЛАН даручана забяспечыць папярэдняе вывучэнне гідраэнергетычных рэсурсаў і складанне гідраграфічнай карты БССР.

Адначасова з раённымі **станцыямі** намечана пачаць падрыхтоўчыя работы па пабудове дробных гідрастанцый у соўгасах і калгасах. На заводах Белметалатрэста мяркуецца арганізаваць вытворчасць вадзяных турбін тыпа «Бланка», якія будуць устанаўляцца на дробных гідрастанцыях у соўгасаў і калгасах.

◆

НОВЫ УНІВЕРМАГ У МЕНСКУ

У Менску намечана адкрыццё вялікага універмага—Дома кааперацыі. Універмаг будзе мець 26 аддзелаў, 76 секцый: абутковую, пасудна-гаспадарчую, мануфактурную, хімікаліеў, «дзіцячы свет» і інш. У ім так сама будуць кафе-рэстаран, кіёскі, буфеты, даведачныя бюро, камеры для хавання рэчаў і т. д. Гадавы план таваразвароту складзе каля 40 млн. руб.

Для вырашэння ўсіх пытанняў, звязаных з адкрыццём універмага і адводам для яго памяшкання, вылучана спецыяльная камісія, у склад якой уваходзіць тав. **Галадзед.**

(БЕЛТА).

◆

УЗОРНЫЯ МАГАЗІНЫ ПА ПРОДАЖУ СЫРУ І МАСЛА

У гэтым месяцы ў Менску па Совецкай і Ленінскай вуліцах Масла-пром адкрывае два ўзорных магазіны па продажу сыру і масла.

◆

18 ЖНІЎНЯ—

ПАРАД ФІЗКУЛЬТУРНІКАЎ

18 жніўня, у 2 гадзіны дня, на Пляцу Волі адбудзецца парад фізкультурнікаў. Падтрыманне агульнага парадку ўскладаецца на Менскую РС міліцыя. З 11 гадзін на Пляц Волі і прылягаючых да яго вуліц праход будзе спынен.

На Пляц Волі праходзяць па сваіх мандатах: члены ЦК КП(б)Б, члены МГК КП(б)Б, члены ЦК ЛКСМБ, члены бюро МГК ЛКСМБ, члены ЦВК БССР, прэзідыума Менгорсовета, прэзідыум ЦСПСБ, члены Таварыства старых большэвікоў і прэзідыума ВСФК БССР і МГСФК, астатнія—па сваіх спецыяльных прапусках.

Праезд на Пляц Волі на аўтамашынах—праз Рэволюцыйную вуліцу; месца стаянкі машын там-жа. Допуск на Пляц Волі спыняецца ў 1 гадз. 45 мінут.

ВСФК БССР І МГСФК.

У г. Менску заканчваецца пабудова фабрыкі-кухні. Пуск фабрыкі мяркуецца к XVII гадавіне Акцябрскай рэволюцыі. Фабрыка будзе пабудавана па тыпу маскоўскіх.

Фабрыка-кухня будзе мець наступныя цэхі: гародні, кандытарскі-салодкі, мяса-разборачны, галявы (апрацоўка птушак), марожаны, супавы, рыбны, соусны і крухмальны.

Праектная магутнасць выпускаемых блюд у суткі—65 тысяч. Фабрыка будзе поўнасцю механізавана, будзе мець 5 пад'ёмнікаў для падачы ежы. Для летняга часу фабрыка мае плоскі дах, дзе абедаючыя змогуць есці пад адкрытым небам.

У мэтах асваення фабрыкі ў чацвертым квартале яна будзе працаваць з магутнасцю 50 проц. яе магчымасці.

Абслугоўвацца фабрыкай будуць: студэнты ў колькасці 5 тыс. чалавек, ІТР—1.000 чал., дыэтнікі—700 чал., дзіцячыя дыэтнікі—600 чал. На фабрыцы таксама будзе адкрыт рэстаран для ўсіх.

ПАСАЖЫР ПРЫЯЗДЖАЕ Ў ГОМЕЛЬ

— Месца ў гасцініцы ёсць?

— Так.

— Вось мой пашпарт, зарэгіструйце, калі ласка, і скажыце нумар пакоя

— Пачакайце, а дзе ваша спраўка?

— Якая спраўка?

— Аб тым, што памыліся.

Пасажыр збянтэжана пачасаў патыліцу і запытаў адрас лазні.

Прайшоў пэўны час. Вось, нарэшце, лазня. Заплаціў 50 кап., узяў білет, пашоў мыцца.

Чалавек адчыняе дзверы і перад вачмі ўстае жанчына.

— Куды я папаў, выбачайце. Ці не жаночае гэта аддзяленне?

— Сюды, сюды, грамадзянін. Распранайцеся...

— Ды, як-жа... Пачакайце... Гэта пры вас распранацца. Вы хоць бы адвярнуліся...

— Кіньце спрачацца, грамадзянін. Вы-ж тут не адзін.

Жанчына пальцам паказала на распранутых мужчын.

— А не хочаце мыцца, дык ідзіце.

Прыйшлося падпарадкавацца.

Праз поўгадзіны пасажыр выскачыў з лазні. Па ілбу цурочкамі цякла вада.

— А дзе мая вопратка,—сарамліва запытаў ён у дзяжурнай жанчыны па лазні.

— Ваша вопратка яшчэ на дэзінфекцыі.

Праз некалькі мінут атрымаў сваю вопратку, апрануўся і пашоў назад у гасцініцу.

... Было дзве гадзіны ночы. Мы зайшлі ў пакой № 6. Наш знаёмы пасажыр зашнуроўваў бацінкі.

— Куды вы так позна збіраецеся, таварыш?

— Не магу.

— Што такое?

— Кусаюцца. Не даюць спаць. Пайду прасіцца ў другі пакой, можа там спакайней.

Ён адхінуў коўдру і паказаў. На белай простыні, у розныя бакі, спуджаныя электрычным святлом уцякалі клапы. Колькі іх было—цяжка сказаць: адны хаваліся, другія выпаўзалі...

Выклікалі дзяжурную.

— Гэта не нашы, не з гасцініцы. Гэта чужыя.—горача адбівалася яна.

— А дзе ваш загадчык?

— Няма. Ён памёр. Ёсць яго намеснік.

— А дзе ён?

— А хто яго ведае. Позна ўжо, мабыць дома спіць.

Пасажыра перавялі ў другі пакой. Астатак ночы прайшоў трывожна: перад вачмі мітусіліся клапы... прыпаміналася лазня...

***

Так здарылася 24 **ліпеня** ў 1-й совецкай гасцініцы Гомеля з пасажырам Васерманам. Ён прыехаў у камандзіроўку з Менска. Прозвішча дзяжурнай гасцініцы — Зялінская. Намеснік загадчыка гасцініцы—Бабін

Гавораць, што Гомельскі горсовет прыняў спецыяльную пастанову аб, так сказаць, санітарнай апрацоўцы кожнага кліента гарадскіх гасцініц.

Трэба верыць.

Пастанова, як бачыце, у дзеянні...

Я. ЖУК.
Я. ШКАДАРЭВІЧ.

Адказны рэдактар Н. ЛЁНЦНЕР.

17 жніўня рэдакцыя «Звязды» склікае нараду па пытаннях, закранутых у артыкуле «ВАПНАВАННЕ САЛОМЫ», змешчаным у «ПРАВДЕ» ад 13 жніўня.

На нараду запрашаюцца прадстаўнікі жывёлагадоўчага кіраўніцтва Наркамзема (Стрэле, Грыневіч, Даніловіч, Каплан, Манахава), упаўнаркомсоўгасаў (Шапавалаў), Менскага свінаводтрэста (Смірноў), Малакопромтрэста (Сцяпанаў), Менгорземаддзела (Жарын), а таксама ўсе аграномы-кармавікі і зоатэхнікі жывёлагадоўчых трэстаў Менгорземаддзела.

Нарада адбудзецца а 5 гадзіне вечара ў габінеце рэдактара (Совецкая, 63, 3 паверх).

Рэдакцыя газеты «Звязда», Менскі свінаводтрэст і саюз рабочых жывёлагадоўчых соўгасаў склікаюць 26 жніўня ў соўгасе БЛОНЬ (Пухавіцкага раёна) нараду знатных людзей свінагадоўчых соўгасаў: Вялікі Бабы, Сінча, Горкі-Абчак, Будзённавец, Новыя зялёнкі, Івань і «Вызваленне».

Для ўдзелу ў нарадзе запрашаюцца лепшыя ўдарнікі свінагадоўчых ферм навакольных калгасаў.

ПАСТАНОВА

ПРЭЗІДЫУМА МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА АД 15 ЖНІЎНЯ 1934 г.

„Аб правядзенні 18 жніўня Усесаюзнага дня авіяцыі і фізкультурнага парада“.

Менскі гарадскі совет **ПАСТАНАЎЛЯЕ:**

Абавязаць усе дзяржаўныя, грамадскія арганізацыі, прадпрыемствы і ўстановы да 18 гадзін 17 жніўня г. г. упрыгожыць свае дамы сцягамі, лозунгамі і плакатамі.

Нагляд за выкананнем гэтай пастановы ўскладаецца на міліцыю.

Старшыня Менгорсовета ЖУКОВІЧ.
Сакратар Менгорсовета ЗАМЖЫЦКІ.

ТАБЛІЦА

31-га тыража выйгрышаў пазыкі «3-га РАШАЮЧАГА ГОДА ПЯЦІГОДКІ», (беспрацэнтна - бяспройгрышны выпуск). Тыраж адбыўся ў г. Орэнбургу 10 і 11 жніўня 1934 г.

Выйгрышы палі на наступныя нумары серый і аблігацый:

№ № серый	№№ аблігацый	Сума выйгрыша	№ № серый	№№ аблігацый	Сума выйгрыша
0475	82*)	200	4268	11*)	500
0622	10*)	200	4196	76*)	200
0627	10*)	500	4728	83*)	200
0634	77*)	200	4915	78*)	500
0650	65*)	200	4953	14*)	200
0672	1—100	50	5038	56*)	200
0684	84*)	200	5087	42*)	500
0724	02*)	200	5273	91*)	200
0914	95*)	200	5337	84*)	500
0915	54*)	200	5378	1—100	50
1205	02*)	500	5391	20*)	200
1250	1—100	50	5771	81*)	500
1408	85*)	200	5806	34*)	200
1433	14*)	200	5901	56*)	200
1440	11*)	500	5924	94*)	200
1450	59*)	200	5082	65*)	500
1834	1—100	20	6073	1—100	50
1840	25*)	200	6367	62*)	200
1891	63*)	200	6515	80*)	200
1973	48*)	500	6574	86*)	200
2260	12*)	200	6850	46*)	200
2478	92*)	200	6905	92*)	200
2561	47*)	500	7169	20*)	200
2599	1—100	100	7187	37*)	500
2714	89*)	200	7221	1—100	50
2876	57*)	500	7445	26*)	200
2970	100*)	200	7598	18*)	500
3048	14*)	200	7880	57*)	200
3106	96*)	200	8052	58*)	200
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

*) Усе астатнія [illegible] нумароў аблігацый [illegible] па 20 рублёў.

Выйгрышы выплачваюцца ашчаднымі касамі БССР.

Памяшк. БДТ—1. Бел. Дзярж. Тэатр ОПЕРЫ і БАЛЕТА
Мастацкі кіраўн. засл. арт. рэспубл. Гітгарц І. А.
СЁННЯ БАЛЕТ „ЧЫРВОНЫ МАК“ (Новае афармленне).
Пачатак роўна ў 8 г. 30 мін.
Білеты ў касе тэатра з 12—2 і з 5 г. веч.

Кіно „Інтэрнацыянал“ Мастацкі фільм Наезнік з Уайльд-Веста

Кіно „Спартак“ Усходні мастацкі фільм НЯВОЛЬНІЦЫ ГАРЭМА (Мінарэт смерці)

КІНО-ФАБРЫЦЫ „СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ“ у Ленінградзе ПАТРАБУЕЦЦА КВАЛІФІКАВАНАЯ МАШЫНІСТКА, добра ведаючая рускую і беларускую мовы.
Кватэрай не забяспечваецца.
За даведкамі звяртацца ў трэст Белдзяржкіно (Совецкая, 90).

Беларускі механіка-машынабудаўнічы інстытут у Гомелі АБ'ЯЎЛЯЕ, што ПРЫЁМ ЗАЯЎ ПРАЦЯГНУТ [illegible]
Дырэкцыя.

ДЗЯРЖЦЫРК
ПРЫБЫЛІ І ВЫСТУПАЮЦЬ трупа Сярэдняй Азіі 10 КАДЫР-ГУЛЯМ 10
Вядомая дрэсіроўшчыца папугаеў НЭГЗІН.
Дрэсіроўшчыца вярблюдаў ГУЦІ ХАНУМ, і шмат новых нумароў.
ПАЧАТАК у 9 гадзін вечара.
18 жніўня ў 2 гадз. дня РАНІШНІК пры ўдзеле новых артыстаў і па зменшаных цэнах.

ГУКАВЫ КІНО-ТЭАТР „ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА“. Ад 16 жніўня
Новая вясёлая ЗАМЕЖНАЯ КАМЕДЫЯ
СТУК У ДЗВЕРЫ
У ПРАГРАМЕ НОВЫ ГУКАВЫ САЮЗКІНОЖУРНАЛ № 4
СОВЕЦКАЕ МАСТАЦТВА № 11.
ШТОДЗЕННА 4 сеансы.
ПАЧАТАК у 6, 7-30, 9-15 і 11 гадз.
КАСА ад 1 гадз.
НА ЛЕТНЯЙ ЭСТРАДЗЕ ШТОДЗЕННА ГАСТРОЛІ ЛЕПШАГА ІЛЮЗІЯНІСТА АЛЕКС. МІХАЙЛАВ. ПАРЧЫНСКАГА
Пачатак КАНЦЭРТАЎ за гадзіну да сеанса.

Дырэкцыя Магілеўскай соўпартшколы
даводзіць да ведама ўсіх падаўшых заявы аб прыёме ў СПШ і атрымаўшых паведамленні аб допушчэнні да іспытаў, што яны павінны з'явіцца ў г. Магілёў на іспыты, пачынаючы з 19-VIII г. г. наступным парадкам: [illegible]
Дырэкцыя Магілеўскай соўпартшколы.

Згублена круглая пячатка [illegible]

ЗАВОЧНЫ СЕКТАР Менскага вышэйшага педінстытута аб'яўляе НАБОР студэнтаў на яўрэйскае і польскае завочныя аддзяленні.
Прыём будзе праводзіцца на літаратурнае гістарычнае і геаграфічнае аддзяленні.
Прымаюцца настаўнікі ўсіх раёнаў [illegible]

Да ведама ўсіх ФЗМК і рэдкалегій насценгазет харчовых прадпрыемстваў БССР.
Гэтымі днямі рэдакцыя газеты „Рабочий“ разаслала бясплатна ўсім харчовым прадпрыемствам на адрас фабзаўмясцкомаў і групкомаў МАКЕТЫ насценных газет.
У выпадку неатрымання макетаў у бліжэйшыя дні пішыце па адрасу: Менск, Совецкая, 47, газета „Рабочий“.
Рэдакцыя газеты „Рабочий“.

Смілавіцкі с-г. тэхнікум раслінаводства, Пухавіцкага раёна,
Які рыхтуе аграномаў-паляводаў са спецыялізацыяй па зярну, бульбе і кармовых травах сярэдняй кваліфікацыі.
Аб'яўляе АСЕННІ НАБОР СТУДЭНТАЎ на 1 курс—120 чалавек.
Тэрмін навучання 4 гады.
Прымаюцца асобы з асветай не ніжэй сямігодкі. Пры паступленні—іспыты па грамадазнаўству, беларускай мове і літаратуры, матэматыцы, фізіцы і хіміі ў аб'ёме сямігодкі. Узрост ад 16 да 30 гадоў. Прыём заяў з дакументамі да 25 жніўня. Пачатак заняткаў з 1-га верасня. Да заяў неабходна дадаць наступныя дакументы: аб асвеце, нараджэнні, здароўі, копію ваеннага дакумента, аб сацыяльным і маемасным становішчы, засведчаную анкету, з фотакарткі і на 40 кап. паштовых марак. [illegible]
ДЫРЭКЦЫЯ ТЭХНІКУМА.

НАРКАМСНАБ РСФСР „ПОСЫЛГОСТОРГ“ Мясницкая, д. 47-131.
ПА ЎВАГІ ШКОЛ, ТЭХНІКУМАЎ, РАБФАКАЎ І ВНУЗ'аў.
Сектар наглядных дапаможнікаў „ПОСЫЛГОСТОРГ“
ВЫСЫЛАЕ па першаму патрабаванню наступныя НАГЛЯДНЫЯ дапаможнікі
1. Фізічныя прыборы.
2. Мадэлі па анатоміі чалавека і жывёл.
3. Агра і лабараторнае абсталяванне.
4. Дыяпазітывы на плёнцы і шкле па грамадазнаўству [illegible]
5. Апаратуру для дэманстравання дыяпазітываў, праекцыйныя ліхтары, кінопраектары [illegible]
Заказы выконваюцца [illegible]
Заказы і грошы накіроўваць на адрас: Москва, Мясницкая, 47-131—„ПОСЫЛГОСТОРГУ“.

Выпускаючы — А. КРУЧКОЎ, ст. карэктар — БЯРОЗАВІК, ст. метранпаж — Н. ПЕРАКЛАДНЕЎ, ст. стэрэатыпер — Е. КАГАН, ст. друкар З. РУБІН.

Менск, друкарня «Звязды».

Уп. Галоўлітбела № Н-3183